

# СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБИТУРЬЕНТАЎ

www.gazeta.bsu.by



# УНІВЕРСІТЭТ

Газета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

16 снежня 2009 года, № 21 (2014)

## ЗАПРАШАЕ БДУ!

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – найстарэйшы класічны ўніверсітэт нашай краіны, вядучая вышэйшая навучальная ўстанова ў сістэме нацыянальнай адукацыі, найбуйнейшы адукацыйны, навукова-вытворчы і культурны цэнтр Рэспублікі Беларусь.

Зараз у БДУ навучаецца 28,5 тыс. студэнтаў, з іх 20 тыс. – на дзённай і 8,5 тыс. – на завочнай форме навучання. Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 2,5 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 9 акадэмікаў і 12 членаў-карэспандэнтаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, больш за 400 прафесараў і больш за 1600 кандыдатаў навук. Навучальны працэс вядзецца па 53 спецыяльнасцях, 51 напрамку, 256 спецыялізацыях.

У 2010 годзе прыём на першы курс будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы. Усяго плануецца прыняць больш за 5,5 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную форму навучання.

Упершыню будзе ажыццяўляцца прыём на напрамкі: інавацыйны менеджмент (эканамічны факультэт), фінансавы і інвестыцыйны менеджмент (Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій), журналістыка (менеджмент сродкаў масавай інфармацыі) (факультэт журналістыкі Інстытута журналістыкі), на спецыяльнасць "Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі" (Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій). Плануецца адкрыць спецыяльнасць "Аэракасімічныя радыёэлектронныя і інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі" (факультэт радыёфізікі і электронікі), "Прыкладная інфарматыка (па напрамках)" (факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, факультэт радыёфізікі і электронікі, гуманітарны факультэт), напрамку "прыкладная механіка" спецыяльнасці "Механіка" (механіка-матэматычны факультэт).

Студэнты, пасля заканчэння другога курса могуць на платнай аснове паралельна навучацца па другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два дыпламы.

Упершыню для набыцця другой вышэйшай адукацыі па скарачаным тэрміне будзе ажыццяўляцца набор на спецыяльнасцях: "Псіхалогія" (факультэт філасофіі і сацыяльных навук), "Дакументазнаўства" (гістарычны факультэт), "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны" (гістарычны факультэт), "Менеджмент" (напрамкі – фінансавы і інвестыцыйны, сацыяльна-адміністратыўны, нерухомасці) (Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій), "Матэматыка" (напрамкі – навукова-педагагічны, інфармацыйныя тэхналогіі) (механіка-матэматычны факультэт).

Ва ўніверсітэце пастаянна вядзецца пошук новых метадаў і тэхналогій выкладання і арганізацыі



Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта акадэмік  
Сяргей Уладзіміравіч АБЛАМЕЙКА

навучнага працэсу, якія скіраваны на стварэнне ўмоў для самастойнага набыцця ведаў пры кансультацыях і пад кантролем кваліфікаваных выкладчыкаў. Арганізацыя навучнага працэсу ў БДУ грунтуецца на абавязковым спалучэнні яго з навукова-даследчай дзейнасцю. Нашы выпускнікі сёння працуюць па ўсёй краіне і далёка за яе межамі, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі.

Асабліва ўвага ва ўніверсітэце надаецца ўмацаванню кааперацыі ў галіне адукацыі і навукі з іншымі айчыннымі і замежнымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым са 100 ўніверсітэтамі з 44 краін свету.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для працы і адпачынку. Каля 75% іншагародніх першаккурснікаў атрымліваюць месца ў інтэрнаце. На працягу 2010 г. будуць уведзены ў эксплуатацыю 2 інтэрнаты (адзін з іх пасля капітальнага рамонт) на больш як 2200 месцаў. Да паслуг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш за 60 агульнаўніверсітэцкіх творчых калектываў і аб'яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі прыйшлі самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць тут адукацыю ў святле ўзроўню.

Жадаем поспехаў!

## ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЁН АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ У 2009/2010 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ

№	Факультэт	Дата і час	Адказныя, кантактныя тэлефоны
1.	БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Курчатава, 10, аўд. 1)	29 снежня 2009 г., 13-00 30 сакавіка 2010 г., 13-00	Дзітчанка Таццяна Іванавна 209-59-00
2.	ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Кастрычніцкая, 2, канферэнц-зала)	14 лістапада 2009 г., 10-00 27 лютага 2010 г., 10-00	Сурмач Мікалай Мікалаевіч 209-52-82
3.	ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 16, аўд. 116)	5 студзеня 2010 г., 12-00 30 сакавіка 2010 г., 10-00	Кавальчык Надзея Уладзіміраўна 209-54-87
4.	ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Чырвонаармейская, 6, актавая зала)	5 студзеня 2010 г., 12-00 3 красавіка 2010 г., 12-00	Бярэйшык Лілія Уладзіміраўна 209-55-98
5.	ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Курчатава, 5, аўд. 212)	4 студзеня 2010 г., 11-00 29 сакавіка 2010 г., 11-00	Нямковіч Вольга Уладзіміраўна 209-59-11, 209-59-20
6.	МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (пр. Незалежнасці, 4, аўд. 433)	5 студзеня 2010 г., 12-00 3 красавіка 2010 г., 14-00	Каралёва Ганна Анатольеўна 209-52-49, 209-50-46
7.	ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ ІНСТЫТУТА ЖУРНАЛІСТЫКІ (вул. Кальварыйская, 9, аўд. 414)	5 студзеня 2010 г., 14-00 30 сакавіка 2010 г., 14-00	Зубчонак Наталля Анатольеўна 259-70-32
8.	ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН (вул. Акадэмічная, 25, аўд. 603)	5 студзеня 2010 г., 16-00 30 сакавіка 2010 г., 16-00	Дастанка Алена Анатольеўна 284-08-67
9.	ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ (пр. Незалежнасці, 4, аўд. 521)	5 студзеня 2010 г., 14-00 2 красавіка 2010 г., 14-00	Задворны Барыс Валянцінавіч 209-54-05, 209-50-70
10.	ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ (вул. Курчатава, 5, аўд. 115)	9 студзеня 2010 г., 10-00 31 сакавіка 2010 г., 10-00	Ушакоў Дзмітрый Уладзіміравіч 209-58-34
11.	ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК (вул. Кальварыйская, 9, аўд. 635)	5 студзеня 2010 г., 14-00 31 сакавіка 2010 г., 14-00	Бобр Аляксандр Міхайлавіч 259-74-06
12.	ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (пр. Незалежнасці, 2, аўд. 220)	28 снежня 2009 г., 11-45 27 сакавіка 2010 г., 12-00	Саладухін Ігар Анатольевіч 209-50-67
13.	ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. К. Маркса, 31, актавая зала)	5 студзеня 2010 г., 12-00 30 сакавіка 2010 г., 12-00	Важнік Сяргей Аляксандравіч 222-36-02
14.	ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 14, аўд. 201)	8 студзеня 2010 г., 14-00 2 красавіка 2010 г., 14-00	Прокашавя Вера Акімаўна 209-51-74
15.	ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. К. Маркса, 31, актавая зала)	28 снежня 2009 г., 14-00 29 сакавіка 2010 г., 14-00	Вараб'ёў Аляксандр Уладзіміравіч 226-39-96
16.	ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ (вул. Ленінградская, 8, аўд. 609)	5 студзеня 2010 г., 10-00 31 сакавіка 2010 г., 10-00	Сатолін Уладзімір Мікалаевіч 209-52-79
17.	ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ (вул. Шпалерная, 7, аўд. 301)	5 студзеня 2010 г., 11-00 30 сакавіка 2010 г., 11-00	Барабан Валянціна Іосіфаўна 306-00-19
18.	ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ (вул. Рэвалюцыйная, 11, аўд. 309)	5 студзеня 2010 г., 12-00 30 сакавіка 2010 г., 12-00	Кавалінскі Анатоль Іванавіч 210-41-06
19.	ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ (пр. Незалежнасці, 24, аўд. 307)	28 снежня 2009 г., 14-00 29 сакавіка 2010 г., 14-00	Шымбалёва Алена Юр'еўна 227-64-65
20.	ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ (вул. Камсамольская, 21, аўд. 409)	5 студзеня 2010 г., 10-00 30 сакавіка 2010 г., 10-00	Урублеўская Ніна Генадзьеўна 209-43-68
21.	ЛІЦЭЙ (вул. Ульянаўская, 8, актавая зала)	28 снежня 2009 г., 11-00 30 сакавіка 2010 г., 11-00	Андрэева Алена Паўлаўна 209-56-01
22.	ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ (вул. Маскоўская, 15, актавая зала)	5 студзеня 2010 г., 14-00 30 сакавіка 2010 г., 14-00	Сакольчык Ірына Анатольеўна 200-79-64

## Паважаныя абітурыенты!

Рэдакцыя газеты "Універсітэт" сумесна з прыёмнай камісіяй БДУ рыхтуе да друку яшчэ адзін спецвыпуск для абітурыентаў, дзе плануецца размясціць план прыёму, праграмы ўступных іспытаў, прыкладныя варыянты экзаменацыйных заданняў, графік правядзення цэнтралізаванага тэсціравання і іншую інфармацыю.

Спецыяльныя выпускі газеты "Універсітэт" для абітурыентаў можна набыць у кніжных кіёсках "Універсітэцкая кніга", размешчаных у фае галоўнага корпуса БДУ (прасп. Незалежнасці, 4) і корпусе юрыдычнага факультэта (вул. Ленінградская, 8).

### АДРАС ПРЫЁМНАЙ КАМІСІІ

г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус географічнага факультэта.  
Даведкі па тэл. 209-50-85 (шматканальны).  
Уся інфармацыя, што датычыцца паступлення ў БДУ, размешчана на сайце: www.bsu.by



# ПОРЯДОК ПРИЕМА В БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА 2010 г.

Адрес: 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4  
Тел.: (017) 209-52-03 (приемная ректора), (017) 209-50-85 (приемная комиссия)  
Факс: (017) 226-58-98; Web-сайт: www.bsu.by  
E-mail: bsu@bsu.by (приемная ректора), abiturient@bsu.by (приемная комиссия)

Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего образования в Белорусский государственный университет определяются «Правилами приема в высшие учебные заведения», утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными Указами Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г. № 52, от 12.05.2009 г. № 243, (далее – «Правила приема в высшие учебные заведения») и настоящим Порядком.

Белорусский государственный университет имеет специальное разрешение (лицензию) на право осуществления образовательной деятельности № 02100/0533101 от 02.06.2009 г., выданное Министерством образования Республики Беларусь.

Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осуществления образовательной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла – № 02100/0112302 от 19.11.2004 г., Государственный институт управления и социальных технологий – № 02100/0453995 от 30.03.2009 г., Институт бизнеса и менеджмента технологий – № 02100/0533066 от 01.07.2009 г.

Сроки приема документов от абитуриентов и проведения вступительных испытаний устанавливаются в соответствии с «Правилами приема в высшие учебные заведения».

**УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**

**Прием абитуриентов осуществляется:  
– НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ**

Подсистема системы специальностей и квалификаций, в рамках которой проводится конкурс	Квалификация	Вступительные испытания
1	2	3
<b>Механико-математический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Математика (направление – научно-производственная деятельность)	Математик	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Математика (направление – научно-педагогическая деятельность)	Математик. Преподаватель математики и информатики	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Математика (направление – экономическая деятельность)	Математик. Математик-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Математика (напр. – научно-конструкторская деятельность, специализация – математическая электроника)	Математик. Конструктор программно-аппаратных систем	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Математика (напр. – информационные технологии, специализация – веб-программирование и Интернет-технологии)	Математик. Специалист по информационным технологиям	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
6. Математика (напр. – анализ и моделирование информационных систем, специализация – компьютерная математика)	Математик. Системный аналитик	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
7. Механика (направление – научно-производственная деятельность)	Механик. Математик-прикладник	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
8. Механика (напр. – научно-производственная деятельность, специализация – компьютерная механика)	Механик. Математик-прикладник	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
9. Механика (направление – прикладная механика)	Механик. Инженер	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Факультет прикладной математики и информатики</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе специальностей</i>		
1. Прикладная математика (напр. – научно-производственная деятельность)	Математик-программист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Информатика	Математик-системный программист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Актуарная математика	Математик-финансист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Экономическая кибернетика (напр. – математические методы в экономике)	Математик-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Компьютерная безопасность (направление – математические методы и программные системы)	Специалист по защите информации. Математик	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
<i>проводится раздельный конкурс по специальности</i>		
6. Прикладная информатика (по направлениям)	Информатик	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Факультет радиофизики и электроники</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Радиофизика	Радиофизик	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
2. Физическая электроника	Физик-инженер	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
3. Компьютерная безопасность (напр. – радиофизические методы и программно-технические средства)	Специалист по защите информации. Радиофизик	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
4. Прикладная информатика (напр. – программно-аппаратные средства обработки и передачи информации)	Информатик. Специалист по разработке компьютерных систем	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
5. Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии	Специалист по аэрокосмическим системам и технологиям. Радиофизик	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
<b>Физический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Физика (направление – научно-исследовательская деятельность)	Физик. Исследователь	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
2. Физика (направление – производственная деятельность)	Физик. Инженер	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
3. Физика (направление – научно-педагогическая деятельность)	Физик. Преподаватель физики и информатики	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
4. Физика (направление – управленческая деятельность)	Физик. Менеджер	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)
5. Физика (направление – ядерная физика и технологии)	Физик. Инженер	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), физика (ЦТ)

<b>Химический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Химия (направление – научно-производственная деятельность)	Химик. Исследователь	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
2. Химия (напр. – научно-производственная деятельность, специализация – радиационная химия, специализация – радиохимия)	Химик. Исследователь	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
3. Химия (направление – научно-педагогическая деятельность)	Химик. Преподаватель химии	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
4. Химия (направление – фармацевтическая деятельность)	Химик. Химик-фармацевт	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
5. Химия (направление – охрана окружающей среды, специализация – химическая экология)	Химик. Химик-эколог	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
6. Химия (направление – управленческая деятельность)	Химик. Менеджер	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
<b>Биологический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Биология (направление – научно-производственная деятельность)	Биолог	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
2. Биология (направление – научно-педагогическая деятельность)	Биолог. Преподаватель биологии и химии	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
3. Биология (направление – биотехнология)	Биолог-биотехнолог. Преподаватель биологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
4. Биоэкология	Биолог-эколог. Преподаватель биологии и экологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
<b>Географический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. География (направление – гидрометеорология)	Географ. Гидрометеоролог	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
2. География (направление – научно-педагогическая деятельность)	Географ. Преподаватель географии	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
3. География (направление – геоинформационные системы)	Географ. Специалист по геоинформационным системам	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
4. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых	Инженер-геолог	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
5. Геоэкология	Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
<b>Экономический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Экономическая теория	Экономист. Преподаватель экономических дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Экономика	Экономист-аналитик	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Финансы и кредит	Экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Менеджмент (направление – международный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Менеджмент (направление – инновационный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Факультет журналистики Института журналистики</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям, направлениям специальности</i>		
1. Журналистика (направление – печатные СМИ)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
2. Журналистика (направление – аудиовизуальная журналистика)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
3. Журналистика (направление – веб-журналистика)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
4. Журналистика (направление – менеджмент средств массовой информации)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
5. Международная журналистика	Журналист-международник	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
6. Информация и коммуникация (направление – технологии коммуникации)	Специалист по информации и коммуникации. Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
7. Литературная работа (направление – редактирование)	Литературный редактор. Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
<b>Филологический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе специальностей</i>		
1. Белорусская филология (по направлениям)	1. Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник 2. Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Специалист по компьютерной филологии	белорусский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), белорусская литература (УЭ)
2. Славянская (славянская и белорусская) филология	Филолог. Преподаватель славянских языков и литератур. Переводчик	белорусский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), белорусская литература (УЭ)
<i>проводится общий конкурс по группе специальностей</i>		
3. Русская филология (по направлениям)	1. Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник 2. Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Специалист по компьютерной филологии	русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), русская литература (УЭ)



4. Славянская (славянская и русская) филология	Филолог. Преподаватель славянских языков и литературы. Переводчик	русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), русская литература (УЭ)
<i>проводится общий конкурс по группе специальностей</i>		
5. Восточная (китайская) филология	Филолог. Преподаватель китайского языка и литературы. Переводчик	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)
6. Романо-германская (итальянская) филология	Филолог. Преподаватель итальянского языка и литературы. Переводчик	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)
<i>проводится отдельный конкурс по направлениям специальности</i>		
7. Романо-германская (английская) филология	Филолог. Преподаватель английского языка и литературы. Переводчик	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), английский язык (ЦТ)
8. Романо-германская (немецкая) филология	Филолог. Преподаватель немецкого языка и литературы. Переводчик	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), немецкий язык (ЦТ)
9. Романо-германская (французская) филология	Филолог. Преподаватель французского языка и литературы. Переводчик	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), французский язык (ЦТ)
<b>Исторический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Документоведение (по направлениям)	1. Документовед. Организатор документационного обеспечения управления 2. Документовед. Организатор информационного обеспечения управления 3. Документовед. Специалист по защите информации	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
2. Историко-архивоведение	Историк-архивист. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
3. История (по направлениям)	1. Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин 2. Историк-археолог. Преподаватель 3. Историк-этнолог. Преподаватель 4. Историк. Искусствовед. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин 5. Историк-политолог. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
4. Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)	1. Историк-музеолог. Преподаватель 2. Искусствовед-музеолог. Преподаватель 3. Менеджер по культурному наследию и туризму	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
<b>Факультет философии и социальных наук</b>		
<i>проводится отдельный конкурс по специальностям</i>		
1. Философия	Философ. Преподаватель философии и социально-гуманитарных дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
2. Социология	Социолог. Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
3. Информация и коммуникация (направление – социальные технологии, научно-педагогическая деятельность)	Специалист по информации и коммуникации. Преподаватель социально-политических дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
4. Психология	Психолог. Преподаватель психологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
<b>Факультет международных отношений</b>		
<i>проводится отдельный конкурс по специальностям</i>		
1. Лингвострановедение	Востоковед-международник. Переводчик-референт	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
2. Международное право	Юрист-международник со знанием иностранных языков	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
3. Мировая экономика	Экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Менеджмент (направление – менеджмент в сфере международного туризма)	Менеджер-экономист. Переводчик-референт	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
5. Таможенное дело	Специалист таможенного дела	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
6. Международные отношения	Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>Юридический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе специальностей</i>		
1. Правоведение	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
2. Экономическое право	Юрист со знанием экономики	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<i>проводится отдельный конкурс по специальности</i>		
3. Политология (направление – политико-юридическая деятельность)	Политолог-юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>Гуманитарный факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе направлений специальности</i>		
1. Современные иностранные языки (направление – перевод)	Лингвист. Переводчик с английского языка	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)
2. Современные иностранные языки (направление – преподавание, специализация – компьютерная лингвистика)	Лингвист. Преподаватель двух иностранных языков	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)

3. Современные иностранные языки (напр. – преподавание, специализация – компьютерное обучение языкам)	Лингвист. Преподаватель двух иностранных языков	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), иностранный язык (ЦТ)
<i>проводится отдельный конкурс по специальностям, направлениям специальности, специализациям</i>		
4. Культурология (напр. – фундаментальная культурология, специализация – американистика и английский язык)	Культуролог-исследователь. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
5. Культурология (направление – фундаментальная культурология, специализация – германистика и немецкий язык)	Культуролог-исследователь. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
6. Культурология (напр. – фундаментальная культурология, специализация – гебраистика и английский язык)	Культуролог-исследователь. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
7. Дизайн (направление – коммуникативный дизайн)	Дизайнер	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – рисунок, 2 этап – свободная композиция)
8. Менеджмент (напр. – социально-административный менеджмент, специализация – социальный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
9. Социальная работа (напр. – социально-педагогическая деятельность)	Специалист по социальной работе	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
10. Информатика (специализация – веб-дизайн и компьютерная графика)	Математик-системный программист	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Институт бизнеса и менеджмента технологий</b>		
<i>проводится отдельный конкурс по специальности</i>		
1. Бизнес-администрирование	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Логистика	Логистик-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Управление информационными ресурсами	Менеджер-экономист информационных систем	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Теология	Теолог-религиовед. Преподаватель этики, эстетики и культурологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), библейская история (УЭ)
<b>Государственный институт управления и социальных технологий</b>		
<i>проводится отдельный конкурс по специальности</i>		
1. Дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)	Дизайнер	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – рисунок, 2 этап – свободная композиция)
2. Менеджмент (напр. – социально-административный менеджмент, специализация – управление персоналом; напр. – финансовый и инвестиционный менеджмент; направление – менеджмент недвижимости)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Социальная работа (направление – социомедицинско-психологическая деятельность)	Специалист по социальной работе. Психолог	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
<b>Военный факультет</b>		
<i>проводится отдельный конкурс по специальности</i>		
1. Психология (специализация – морально-психологическое обеспечение воинской деятельности)	Психолог. Преподаватель психологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
2. Химия (напр. – радиационная, химическая и биологическая защита)	Специалист по управлению. Химик-эколог	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), химия (ЦТ)
3. География (направление – геоинформационные системы, специализация – геоинформационные системы военного назначения)	Географ. Специалист по геоинформационным системам	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
4. Правоведение (специализация – юрисконсультская работа в военной сфере)	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
5. Журналистика (направление – печатные СМИ, специализация – военная журналистика)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
6. Международные отношения (специализация – международные отношения в военной сфере)	Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>– НА ДНЕВНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ</b>		
1	2	3
<b>Юридический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Правоведение (для выпускников Юридического колледжа БГУ)	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), теория права, конституционное и административное право (ПЭ), гражданское и уголовное право (ПЭ)
<b>Исторический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Документоведение (направление – документационное обеспечение управления) (для выпускников Полоцкого колледжа УО Витебский государственный университет имени П.М. Машерова)	Документовед. Организатор документационного обеспечения управления	белорусский (русский) язык (ЦТ), история государственных учреждений (ПЭ), документационное обеспечение управления и архивоведение (ПЭ)
<b>– НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ</b>		
1	2	3
<b>Механико-математический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе направлений специальности</i>		
1. Математика (направление – информационные технологии, специализация – веб-программирование и Интернет-технологии)	Математик. Специалист по информационным технологиям	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Математика (направление – научно-педагогическая деятельность)	Математик. Преподаватель математики и информатики	белорусский (русский) язык (ЦТ), физика (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Биологический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по группе направлений специальности</i>		
1. Биология (направление – научно-производственная деятельность)	Биолог	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)



2. Биология (направление – научно-педагогическая деятельность)	Биолог. Преподаватель биологии и химии	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
<i>проводится раздельный конкурс по специальности</i>		
3. Биоэкология	Биолог-эколог. Преподаватель биологии и экологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), химия (ЦТ), биология (ЦТ)
<b>Географический факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. География (направление – научно-педагогическая деятельность)	Географ. Преподаватель географии	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
2. Геоэкология	Географ-эколог. Преподаватель географии и экологии	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), география (ЦТ)
<b>Экономический факультет</b>		
<i>проводится общий конкурс по факультету</i>		
1. Экономическая теория	Экономист. Преподаватель экономических дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Финансы и кредит	Экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Менеджмент (направление – международный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Менеджмент (направление – инновационный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
<b>Факультет журналистики Института журналистики</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по направлениям специальности</i>		
1. Журналистика (направление – печатные СМИ)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
2. Журналистика (направление – аудиовизуальная журналистика)	Журналист	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), творчество (1 этап – творческое сочинение, 2 этап – творческое тестирование)
<b>Филологический факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Белорусская филология (по направлениям)	1. Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник 2. Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Специалист по компьютерной филологии	белорусский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), белорусская литература (УЭ)
2. Русская филология (по направлениям)	1. Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник 2. Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Специалист по компьютерной филологии	русский язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), русская литература (УЭ)
<b>Факультет философии и социальных наук</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Философия	Философ. Преподаватель философии и социально-гуманитарных дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
2. Социология	Социолог. Преподаватель социологии и социально-политических дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>Исторический факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Документоведение (по направлениям)	1. Документовед. Организатор документационного обеспечения управления 2. Документовед. Организатор информационного обеспечения управления 3. Документовед. Специалист по защите информации	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
2. Историко-архивоведение	Историк-архивист. Преподаватель	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
3. История	Историк. Преподаватель истории и социально-гуманитарных дисциплин	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
4. Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)	1. Историк-музеолог. Преподаватель 2. Искусствовед-музеолог. Преподаватель 3. Менеджер по культурному наследию и туризму 4. Музеевед	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), всемирная история новейшего времени (ЦТ)
<b>Юридический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Правоведение	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>Гуманитарный факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Менеджмент (направление – социально-административный менеджмент, специализация – социальный менеджмент)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Социальная работа (направление – социо-педагогическая деятельность)	Специалист по социальной работе	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
<b>Институт бизнеса и менеджмента технологий</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Бизнес-администрирование	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Логистика	Логистик-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Управление инновационными процессами	Специалист по инновациям	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
4. Управление информационными ресурсами	Менеджер-экономист информационных систем	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

<b>Государственный институт управления и социальных технологий</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Менеджмент (напр. – социально-административный менеджмент, специализация – управление персоналом; напр. – финансовый и инвестиционный менеджмент; направление – менеджмент недвижимости)	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Социальная работа (направление – социо-медико-психологическая деятельность)	Специалист по социальной работе. Психолог	белорусский (русский) язык (ЦТ), история Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)
3. Правоведение (специализация – правовое обеспечение бизнеса)	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), математика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)
<b>– НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ</b>		
1	2	3
<b>Юридический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Правоведение (для выпускников Юридического колледжа БГУ)	Юрист	белорусский (русский) язык (ЦТ), теория права, конституционное и административное право (ПЭ), гражданское и уголовное право (ПЭ)
<b>Исторический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Документоведение (напр. – документационное обеспечение управления (для выпускников Полоцкого колледжа УО Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, а также выпускников 2010 г. Минского государственного политехнического колледжа, Витебского государственного технологического колледжа, Минского профессионально-технического колледжа электроники)	Документовед. Организатор документационного обеспечения управления	белорусский (русский) язык (ЦТ), история государственных учреждений (ПЭ), документационное обеспечение управления и архивоведение (ПЭ)
<b>– НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ</b>		
1	2	3
<b>Юридический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Правоведение	Юрист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Экономический факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Менеджмент (направление – международный менеджмент)	Менеджер-экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Финансы и кредит	Экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Механико-математический факультет</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Математика (направление – научно-педагогическая деятельность; направление – информационные технологии, специализация – веб-программирование и Интернет-технологии)	1. Математик. Преподаватель математики и информатики 2. Математик. Специалист по информационным технологиям	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Исторический факультет</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Документоведение (по направлениям)	1. Документовед. Организатор документационного обеспечения управления 2. Документовед. Организатор информационного обеспечения управления 3. Документовед. Специалист по защите информации	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)	1. Историк-музеолог. Преподаватель 2. Искусствовед-музеолог. Преподаватель 3. Менеджер по культурному наследию и туризму 4. Музеевед	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Факультет философии и социальных наук</b>		
<i>проводится конкурс по специальности</i>		
1. Психология	Психолог. Преподаватель психологии	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Государственный институт управления и социальных технологий</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Менеджмент (напр. – социально-административный менеджмент, специализация – управление персоналом; напр. – финансовый и инвестиционный менеджмент; напр. – менеджмент недвижимости)	Менеджер-экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Правоведение (специализация – правовое обеспечение бизнеса)	Юрист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
<b>Институт бизнеса и менеджмента технологий</b>		
<i>проводится раздельный конкурс по специальностям</i>		
1. Бизнес-администрирование	Менеджер-экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Логистика	Логистик-экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
3. Управление инновационными процессами	Специалист по инновациям	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
4. Управление информационными ресурсами	Менеджер-экономист информационных систем	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»

Оршанский филиал Института бизнеса и менеджмента технологий		
– НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ		
1	2	3
проводится раздельный конкурс по специальностям		
1. Бизнес-администрирование	Менеджер-экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
2. Управление информационными ресурсами	Менеджер-экономист информационных систем	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
3. Финансы и кредит	Экономист	белорусский (русский) язык (ЦТ), иностранный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
– НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ		
1	2	3
проводится раздельный конкурс по специальностям		
1. Бизнес-администрирование	Менеджер-экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
2. Финансы и кредит	Экономист	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»
3. Управление информационными ресурсами	Менеджер-экономист информационных систем	зачисление производится в соответствии с п.30 «Правил приема в высшие учебные заведения»

При поступлении на специальности «журналистика», «международная журналистика», «международное право», «международные отношения», «правоведение», «экономическое право», «таможенное дело» абитуриенты в обязательном порядке с 5 по 31 марта регистрируются на прохождение профессионально-психологического собеседования (тестирования) и проходят его с 5 по 30 апреля в соответствии с «Инструкцией о порядке проведения профессионально-психологического собеседования или тестирования в высших учебных заведениях», утвержденной Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 февраля 2008 г. № 17.

На **военный факультет** БГУ принимаются: – граждане Республики Беларусь в возрасте от 17 до 21 года (в том числе те, которые достигли 17-летнего возраста или достигли 21-летнего возраста в год поступления на учебу); – граждане Республики Беларусь, которые прошли или проходят срочную военную службу, службу в резерве или прошли военную службу по контракту, в возрасте до 23 лет; – военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, в возрасте до 25 лет. Лица из числа гражданской молодежи и лица, отслужившие срочную военную службу, службу в резерве или военную службу по контракту, принимаются по направлениям районных (городских) военных комиссариатов. Лица, проходящие срочную военную службу, службу в резерве, военную службу по контракту, принимаются по направлениям командиров воинских частей.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, представляют вместе с другими документами письменное согласие одного из родителей или законного представителя.

До начала вступительных испытаний осуществляется профессиональный отбор по следующим направлениям: состояние здоровья, физическая подготовленность, профессионально-психологические качества. Профессиональный отбор проводится комиссиями районных военных комиссариатов (предварительный) и комиссиями областных военных комиссариатов (окончательный). Абитуриенты, не прошедшие профессиональный отбор, сдают вступительные испытания и участвуют в конкурсе на зачисление не допускаются.

В **Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла** принимаются лица по характеристикам-рекомендациям настоятелей церковных приходов.

На **гуманитарный факультет** на специальности «культурология (направление – фундаментальная культурология, специализация – германистика и английский язык)» и «культурология (направление – фундаментальная культурология, специализация – германистика и немецкий язык)» принимаются абитуриенты, владеющие английским языком в объеме средней школы. На специальность «культурология (направление – фундаментальная культурология, специализация – германистика и немецкий язык)» принимаются абитуриенты, владеющие немецким языком в объеме средней школы.

Выпускники **Юридического колледжа БГУ**, поступившие на дневную (заочную) сокращенную форму получения образования, зачисляются на 3-й курс юридического факультета.

Выпускники **Полоцкого колледжа УО Витебский государственный университет имени П.М. Машерова**, поступившие на дневную (заочную) сокращенную форму получения образования, зачисляются на 2-й курс исторического факультета.

Выпускники **2010 г. Минского государственного политехнического колледжа, Витебского государственного технологического колледжа, Минского профессионально-технического колледжа электроники**, поступившие на заочную сокращен-

ную форму получения образования, зачисляются на 2-й курс исторического факультета.

Получение **второго высшего образования по заочной сокращенной форме обучения** осуществляется в БГУ только по следующим специальностям: юридический факультет – «правоведение»; экономический факультет – «менеджмент (направление – международный менеджмент)», «финансы и кредит»; механико-математический факультет – «математика (направление – научно-педагогическая деятельность); направление – информационные технологии, специализация – веб-программирование и Интернет-технологии»; исторический факультет – «документоведение (по направлениям)», «музейное дело и охрана историко-культурного наследия (по направлениям)»; факультет философии и социальных наук – «психология»; Государственный институт управления и социальных технологий – «менеджмент (направление – социально-административный менеджмент, специализация – управление персоналом; направление – финансовый и инвестиционный менеджмент; направление – менеджмент недвижимости)», «правоведение (специализация – правовое обеспечение бизнеса)»; Институт бизнеса и менеджмента технологий – «бизнес-администрирование», «логистика», «управление инновационными процессами», «управление информационными процессами». Для получения второго или следующего высшего образования по иным специальностям и формам обучения в соответствии с **планом приема** в БГУ принимаются лица, имеющие диплом об окончании высшего учебного заведения.

На **параллельное обучение в соответствии с планом приема** в БГУ принимаются студенты 3–6 курсов вузов Республики Беларусь, которые получили по изученным дисциплинам за весь период обучения оценки не ниже, чем «семь» (по десятибалльной шкале). При этом учебные занятия по месту основной учебы студента и на избранной им для параллельного обучения специальности должны проводиться, как правило, в разные смены, чтобы обеспечить студенту возможность в полном объеме посещать занятия.

Зачисление в состав студентов для получения второго или следующего высшего образования, а также на параллельное обучение осуществляется приемной комиссией БГУ на основе заключения декана соответствующего факультета о возможности обучения абитуриента сразу на втором или старших курсах и наличии вакантных мест на этом курсе. В случае положительного заключения декана факультета зачисление абитуриента на платное обучение осуществляется без вступительных экзаменов.

В случае значительного несоответствия требований учебного плана второй специальности ранее полученному абитуриентом образованию, на основании заключения декана факультета приемная комиссия БГУ принимает решение о необходимости прохождения абитуриентом полного курса обучения. В этом случае абитуриент сдает все вступительные испытания, предусмотренные «Порядком приема в Белорусский государственный университет на 2010 год», и пользуется правом внеконкурсного зачисления на платное обучение.

Лица, получившие первое высшее образование в вузах Республики Беларусь на платной основе и поступающие в БГУ для получения второго высшего образования на бюджетной основе; лица, получившие первое высшее образование на бюджетной основе, которым в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии противопоказана работа по ранее полученной специальности в связи с ухудшением состояния здоровья; лица, которые учатся в вузах Республики Беларусь на платной основе и поступают в БГУ на бесплатное параллельное обучение, сдают все вступительные испытания,

предусмотренные «Порядком приема в Белорусский государственный университет на 2010 год», и участвуют в конкурсе на бюджетное обучение среди лиц, поступающих в БГУ для получения первого высшего образования. В случае прохождения по конкурсу на бюджетные места такие лица могут быть переведены на основе заключения декана факультета о соответствии требований учебного плана второй специальности ранее полученному абитуриентом образованию на второй или старшие курсы, но только при наличии вакантных бюджетных мест на данном курсе.

**Сроки и условия зачисления** устанавливаются «Правилами приема в высшие учебные заведения».

При **равном общем количестве баллов** зачисление производится в соответствии с п. 24 «Правил приема в высшие учебные заведения».

При поступлении на дневную и заочную форму получения образования после лиц, указанных в п. 24 «Правил приема в высшие учебные заведения», преимущественное право на зачисление при поступлении на соответствующие факультеты БГУ в порядке перечисления имеют:

- выпускники лиц БГУ;
- выпускники факультета доуниверситетского образования БГУ;
- лица, обучающиеся в БГУ на платной форме получения образования;
- лица, прошедшие обучение в классах, работающих на основании договоров о сотрудничестве с факультетами БГУ;
- лица, имеющие стаж работы по специальности не менее 6 месяцев;
- лица, имеющие более высокий балл вступительного испытания по первому профильному предмету;
- лица, имеющие более высокий балл в документе об образовании по второму профильному предмету;
- победители олимпиад «Абитуриент БГУ-2010»;
- лица, прошедшие годовичную подготовку в «Школах юных» и «Школах абитуриентов» на факультетах БГУ.

При поступлении на заочную сокращенную форму получения второго высшего образования после лиц, указанных в п. 30 «Правил приема в высшие учебные заведения», преимущественное право на зачисление в порядке перечисления имеют:

- лица, работающие по профилю избранной специальности;
- лица, представившие ходатайство с места работы о том, что получение второй специальности вызвано служебной необходимостью;
- лица, имеющие более высокий средний балл документа о высшем образовании;
- лица, которым противопоказана работа по полученной ранее специальности в связи с ухудшением состояния здоровья (при наличии заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии).

При поступлении на параллельную форму получения образования после лиц, указанных в п. 30 «Правил приема в высшие учебные заведения», преимущественное право на зачисление имеют:

- лица, имеющие более высокий средний балл документа об образовании (академической справки с места учебы).

#### ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ), ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС В 2009 г. СОСТАВИЛ 5 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО:

**ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ факультет международных отношений** – «международные отношения», «международное право», «лингвострановедение»; **гуманитарный факультет** – «дизайн (направление – коммуникативный дизайн)», «информатика (специализация – веб-дизайн и компьютерная графика)»; **Государственный институт управления и социальных технологий** – «дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)»;

**ДНЕВНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ юридический факультет** – «правоведение».

#### СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

##### ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

На факультете доуниверситетского образования БГУ работают подготовительное отделение для белорусских граждан, подготовительное отделение для граждан СНГ, подготовительное отделение для иностранных граждан дальнего зарубежья.

На подготовительном отделении для белорусских граждан ведется обучение по следующим профилям: математический, физический, химический, биологический, географический, исторический, правоведение, экономический, языковедение и литературоведение, иностран-

ные языки, журналистика, психология, философский, социологический, международные отношения.

Форма обучения: дневная, вечерняя, заочная. Продолжительность обучения: 9 месяцев. Обучение платное.

Факультет доуниверситетского образования БГУ организует репетиционное тестирование.

Тел. для справок: (+375-17) 209-59-59.

##### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

**1. Подготовительные курсы ГУО «Институт непрерывного образования БГУ».** На курсах ведется подготовка к централизованному тестированию, а также к профильным экзаменам: «Русская литература», «Белорусская литература», «Библейская история», «Творчество (профиль – журналистика)», «Творчество (профиль – дизайн)».

Формы обучения: дневная, вечерняя, очно-заочная, заочная. Продолжительность обучения: от 4 до 9 месяцев в зависимости от интенсивности выбранной учебной программы. Предоставляется возможность обучения в группах малой комплектности (4–6 человек). Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 222-80-10.

**2. Подготовительные курсы Института журналистики** ведут подготовку к сдаче вступительных экзаменов в форме централизованного тестирования и к профильному экзамену «Творчество» на специальности факультета журналистики.

Формы обучения: вечерняя, заочная. Продолжительность обучения: 8 месяцев. Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 259-70-32.

**3. Подготовительные курсы филологического факультета** ведут подготовку к сдаче вступительных экзаменов в форме централизованного тестирования по русскому языку, белорусскому языку, иностранному языку и к профильным экзаменам по русской литературе и белорусской литературе.

Форма обучения: вечерняя. Продолжительность обучения: 4–9 месяцев. Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 222-33-65.

**4. Подготовительные курсы ГУО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ»** ведут подготовку к сдаче профильного экзамена «Творчество» на специальности «Дизайн».

Формы обучения: дневная, вечерняя. Продолжительность обучения: 8 месяцев, 4 месяца, 1 месяц. Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 223-04-30.

Сайт: [www.arts.e-edu.by](http://www.arts.e-edu.by).

##### ШКОЛЫ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ

**1. При географическом факультете** работает «Школа юного географа и краеведа». Слушателями школы могут стать учащиеся 7–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы – углубленное изучение географии. Занятия проводятся каждую последнюю субботу месяца на географическом факультете (ул. Ленинградская, 16). Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-54-92.

**2. При механико-математическом факультете** работает школа для абитуриентов и преподавателей математики. Цель школы – углубленное изучение математики и приобретение навыков в решении заданий централизованного тестирования. Занятия проводятся раз в неделю на механико-математическом факультете (пр-т Независимости, 4). В рамках школы проводится очная олимпиада по математике «Абитуриент БГУ». Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-50-46, 209-52-49.

**3. При факультете прикладной математики и информатики** работают «Школа юных математиков и информатиков» («ЮНИЦентр-XXI», вечерняя форма обучения) и «Очно-заочная школа по математике и информатике» для учащихся 5–11 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школ – углубленное изучение математики, информатики и физики; приобретение навыков в решении заданий централизованного тестирования. Обучение платное и бесплатное. Проводится очная олимпиада по математике и информатике «Абитуриент БГУ».

Тел. для справок: (+375-17) 209-50-70.

Сайт: [www.school.bsu.by](http://www.school.bsu.by).

**4. При факультете радиопрофики и электроники** работает «Школа абитуриента-радиопрофики» для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы – знакомство абитуриентов с требованиями вступительного испытания по физике, знакомство с факультетом, его учебной и научной базой. В рамках школы проводится очная олимпиада по физике «Абитуриент БГУ». Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-58-36.

**5. При физическом факультете** работает «Очно-заочная физико-математическая школа» для учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Цель школы – помочь абитуриентам систематизировать и углубить знания по физике и математике, подготовиться к сдаче централизованного тестирования. Занятия в очной школе проходят два раза в месяц (с января по май) на физическом факультете (пр-т Независимости, 2). Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-52-67.

Сайт: [www.physics.bsu.by](http://www.physics.bsu.by).

# ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар,  
заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь**

**Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК**

**Адрас: Мінск, прасп. Незалежнасці, 2**

**Тэл. 209-52-67; 209-51-15**

**e-mail: physdean@bsu.by; www.physics.bsu.by**

Агульная колькасць прафесараў – 31; дацэнтаў – 68; аспірантаў – 41; магістрантаў – 14; студэнтаў – 712.

Паважаныя абітурыенты! Мы сардэчна запрашаем вас на фізічны факультэт БДУ, які мае паўвекавую гісторыю. Тут вас чакае шмат яркіх і запамінальных падзей, што напаўняюць студэнцкае жыццё. Але галоўнае – вы маеце магчымасць атрымаць якасную сучасную адукацыю і авалодаць самай універсальнай прафесіяй – ФІЗІК.



Лекцыі кваліфікаваных выкладчыкаў, вядучых навукоўцаў краіны, навуковыя лабараторыі з сучасным фізічным абсталяваннем, атмасфера творчага пошуку і ўпэўненасці ў сваіх сілах – усё гэта фізічны факультэт.

Падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецыяльнасці **“Фізіка”**. У межах гэтай спецыяльнасці існуе пяць напрамкаў: навукова-даследчы (кваліфікацыя – **“Фізік. Даследчык”**), навукова-педагагічны (кваліфікацыя **“Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі”**), вытворчы (кваліфікацыя – **“Фізік. Інжынер”**), ядзерная фізіка і тэхналогіі (кваліфікацыя – **“Фізік. Інжынер”**) і кіраўніцкі (кваліфікацыя – **“Фізік. Менеджэр”**).

Пасля заканчэння другога курса студэнты размяркоўваюцца па спецыялізацыях. На кафедрах факультэта вядзецца навучанне па розных галінах сучаснай фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднай і паўправадніковых матэрыялаў, нана- і мікраэлектроніцы, праграмаванні і інфармацыйным забеспячэнні вылічальных сістэм, квантавай і аптычнай электроніцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай аптыцы, ахоўных і плазменных пакрыццях і плёнках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электронным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, энергафізіцы і нетрадыцыйных

крыніцах энергіі, атамнай фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, тэарэтычнай фізіцы і іншых.

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы і матэматыцы, асабліва ўвага на факультэце звяртаецца на сучасныя кампютарныя тэхналогіі і інфарматыку. Пра ўзровень адпаведнай падрыхтоўкі нашых выпускнікоў сведчыць той факт, што ў 2009 г. шмат з іх былі размеркаваныя па заяўках вядучых кампютарных кампаній: СП ЗАТ “Міжнародны дзелавы альянс” (больш вядомае як IBA), ЗП “ЭПАМ Сістэмз”, ЗАТ “Ітранзішэн” і інш.

Студэнты актыўна займаюцца навукова-даследчай работай. На факультэце дзейнічае каля дзесяці гурткоў па розных фізічных напрамках, чатыры студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. Па выніках сваіх навуковых даследаванняў больш за два дзесяткі студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць дыпламы, граматы, грашовыя прэміі.

Аднак жыццё на фізічным факультэце не абмяжоўваецца толькі вучобай. Дні фізіка, Дзень першакурсніка, КВЗ і розныя святы сталі ўжо традыцыйнымі. Тут вам і тэатрызаваныя выступленні, і конкурсы, і гульні, і жарты!..

Нашы выпускнікі працуюць у навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх бю-



ро, навукова-вытворчых прадпрыемствах, навучальных установах і іншых арганізацыях, у тым ліку ў разнастайных фірмах. Тыя, хто ў студэнцкія гады вылучаўся найлепшай паспяховаасцю, маюць магчымасць працягваць навучанне ў магістратуры і аспірантуры не толькі ў БДУ і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, але і ў замежных краінах.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, дазваляе выпускнікам лёгка адаптавацца да працы не толькі па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, банкаўскай, выдавецкай і інш.).

Больш падрабязныя звесткі пра факультэт можна знайсці на нашым сайце. На старонцы “Абітурыенту” змешчана інфармацыя пра работу вочна-завочнай школы па фізіцы і матэматыцы для абітурыентаў, а таксама шмат іншай карыснай інфармацыі.

# МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт**

**Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ**

**Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4**

**Тэл. 209-50-46, 209-52-49**

**e-mail: medvedev@bsu.by; www.mmf.bsu.by**

Факультэт рыхтуе па дзвюх спецыяльнасцях – **“Механіка”** і **“Матэматыка”**.

У рамках спецыяльнасці **“Механіка”** ажыццяўляецца падрыхтоўка па розных напрамках сучаснай механікі і выкарыстання інфармацыйных тэхналогій у механіцы. Тут вядзецца навучанне па спецыялізацыях: **“Фундаментальныя і прыкладныя праблемы механікі суцэльных асяроддзяў”**, **“САПР і робататэхніка ў механіцы”**, **“Кампютарная механіка”**, **“Біямеханіка”** і **“Механіка нана-сістэм”**.

Выпускнікі спецыяльнасці **“Механіка”** могуць атрымаць працу ў ВУН на кафедрах механічнага профілю (механікі, супраматы, дэталляў машын і інш.) і прыкладной матэматыкі; у навукова-даследчых падраздзяленнях інстытутаў, звязаных з вывучэннем разнастайных механічных працэсаў і з’яў, устойлівасцю і надзейнасцю машын і механізмаў; у канструктарскіх і праектных арганізацыях; ва ўстановах і арганізацыях, звязаных з мадэляваннем (матэматычным і кампютарным) разнастайных механічных працэсаў і механізмаў, а таксама з праграмаваннем. Ім надаецца кваліфікацыя **“Механік. Матэматык-прыкладнік”**.

Падрыхтоўка па спецыяльнасці **“Матэматыка”** вядзецца на навукова-вытворчым і навукова-педагагічным аддзяленнях з вывучэннем як класічных матэматычных прадметаў, так і найноўшых праграма-інфармацыйных асяроддзяў, што дае магчымасць далейшага размеркавання ў такія прэстыжныя арганізацыі, як ЗАТ “БелХардГруп”, СП ЗАТ “Міжнародны дзелавы альянс”, ЗП “ЭПАМ Сістэмз”, СП ЗАТ “НавучСофт” і інш.

Выпускнікам навукова-вытворчага аддзялення надаецца кваліфікацыя **“Матэматык”**. Як правіла, яны працуюць у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах, навукова-даследчых акадэмічных і галіновых інстытутах, канструктарскіх бюро, вылічальных і інфармацыйных цэнтрах, на прадпрыемствах прамысловых міністэрстваў і ведамстваў, у банках і г. д.

Студэнты навукова-педагагічнага аддзялення дадаткова вывучаюць прадметы псіхалага-педагагічнага цыкла, атрымліваючы кваліфікацыю **“Матэматык. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі”**, і могуць працаваць ва ўстановах адукацыі.

Падрыхтоўка па спецыяльнасці **“Матэматыка”** адбываецца таксама па напрамках і спецыялізацыях, якія маюць індывідуальныя навучальныя планы, адпаведныя сённяшнім патрабаванням.

Спецыялізацыя **“Матэматычныя метады ў эканоміцы”** мае эканамічны напрамак. Студэнтам чытаюцца фундаментальныя матэматычныя курсы, а таксама курсы тэарэтычнай эка-

номікі – асновы эканамічнай тэорыі, мікраэканоміка, макраэканоміка. Паглыбленаму вывучэнню спецыфікі прымянення матэматычных метадаў прысвячаюцца вялікія курсы статыстычных метадаў эканомікі (эканаметрыкі), эканоміка-матэматычнага мадэлявання, стыхастычных метадаў у эканоміцы і фінансах. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць як прафесійныя матэматыкі ў даследчых аддзелах і лабараторыях разнастайных прадпрыемстваў, а таксама як эканамісты-матэматыкі – у банках, страхавых фірмах, агенцтвах па продажы нерухомай маёмасці і г. д. Ім надаецца кваліфікацыя **“Матэматык. Матэматык-эканаміст”**.

Спецыялізацыя **“Матэматычная электроніка”** адносіцца да навукова-канструктарскай дзейнасці. Падрыхтоўка спецыялістаў прадугледжвае паглыбленае вывучэнне логіка-матэматычных асноў вылічальнай тэхнікі (матэматычнай логікі, тэорыі аўтаматаў, тэорыі графаў, тэорыі алгарытмаў, дыскрэтнай матэматыкі і інш.). Асабліва ўвага надаецца вывучэнню пытанняў пабудовы прыбораў вылічальнай тэхнікі на аснове выкарыстання мікрапрацэсарнай тэхнікі і іншых найноўшых дасягненняў мікраэлектронікі. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць у айчынных і замежных навукова-даследчых лабараторыях, праектных арганізацыях, канструктарскіх бюро, на разнастайных прадпрыемствах. Ім надаецца кваліфікацыя **“Матэматык. Канструктар праграмна-апаратных сістэм”**.

За час навучання на спецыялізацыі **“Кампютарная матэматыка”** студэнты атрымліваюць веды ў галіне матэматыкі, інфарматыкі, сродкаў кампютарнай матэматыкі, інфармацыйных сістэм, матэматычных метадаў аналізу інфармацыі. Выпускнікі гэтай спецыялізацыі

з’яўляюцца спецыялістамі па распрацоўцы, стварэнні і суправаджэнні інфармацыйных сістэм любога ўзроўню; распрацоўцы і прымяненні матэматычных метадаў апрацоўкі, назапашвання, надзейнасці захавання, перадачы і забеспячэння аховы інфармацыі. Яны могуць працаваць у навукова-даследчых цэнтрах, ІТ-кампаніях, прагнозна-аналітычных структурах, органах кіравання, на прадпрыемствах розных галін народнай гаспадаркі, у банках, фірмах, навучальных установах. Ім надаецца кваліфікацыя **“Матэматык. Сістэмны аналітык”**.

Спецыялізацыя **“Вэб-праграмаванне і Інтэрнэт-тэхналогіі”** спалучае фундаментальную падрыхтоўку ў класічных матэматычных дысцыплінах (матэматычны і функцыянальны аналіз, алгебра, геаметрыя і тапалогія, тэорыя імавернасцяў і інш.), паглыбленае вывучэнне раздзелаў матэматыкі, якія актыўна ўжываюцца ў прыкладных кампютарных галінах (лічбавыя метады, дыскрэтная матэматыка і матэматычная логіка, тэорыя алгарытмаў, матэматычная статыстыка і інш.) з навучаннем перадавым тэхналогіям праграмавання. Студэнты вывучаюць курсы па асноўных мовах праграмавання, Java- і NET-тэхналогіях, тэхналогіях праектавання і работы з базамі дадзеных, кампютарнай бяспекі і ахове інфармацыі. Выпускнікі могуць працаваць у навукова-даследчых цэнтрах і цэнтрах высокіх тэхналогій; у ІТ-кампаніях, якія займаюцца распрацоўкай праграмага забеспячэння і комплексных праграмных рашэнняў на аснове навукаёмістых інфармацыйных тэхналогій; на прадпрыемствах, у органах кіравання, банках, фірмах, навучальных установах. Ім надаецца кваліфікацыя **“Матэматык. Спецыяліст па інфармацыйных тэхналогіях”**.

# БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – кандыдат біялагічных навук,  
дацэнт Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК**  
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатова, 10  
Тэл.: 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05  
Факс: 209-58-08  
e-mail: bio@bsu.by; www.bio.bsu.by

У цяперашні час на 9 кафедрах факультэта працуюць 84 выкладчыкі, сярод якіх 2 акадэмікі НАН Беларусі, 15 прафесараў, 20 дактароў навук, 50 дацэнтаў, 58 кандыдатаў навук.

Навучальны працэс на факультэце забяспечваюць 7 навукова-даследчых лабараторый, заалягічны музей, батанічны сад, гербарый, вучэбная лабараторыя вылічальнай тэхнікі і тэхнічных сродкаў навучання і вучэбна-навуковы цэнтр "Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга".

На факультэце навучаюцца больш за 1700 студэнтаў (дзённай і завочная формы навучання), 12 магістрантаў і 38 аспірантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў на дзённым аддзяленні вядзецца па дзвюх спецыяльнасцях: "Біялогія" (напрамкі "Навукова-вытворчая дзейнасць", "Навукова-педагагічная дзейнасць" і "Біятэхналогія") і "Біяэкалогія". Студэнты атрымліваюць адну з 4 кваліфікацый: "Біёлаг", "Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі", "Біёлаг-біятэхналаг. Выкладчык біялогіі", "Біёлаг-экалаг. Выкладчык біялогіі і экалогіі". На завочным аддзяленні падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па спецыяльнасцях "Біялогія" (напрамкі: "Навукова-вытворчая дзейнасць" і "Навукова-педагагічная дзейнасць") і "Біяэкалогія".

На працягу першых трох семестраў студэнты, якія атрымліваюць розныя кваліфікацыі,



займаюцца паводле агульнага навучальнага плана, які прадугледжвае вывучэнне асноўных прыродазнаўчых, сацыяльна-гуманітарных і базавых біялагічных дысцыплін. Пачынаючы з чацвёртага семестра, навучанне студэнтаў ажыццяўляецца па асобных навучальных планах у адпаведнасці з кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць шырокую прафесійную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме такіх дысцыплін біялагічнага цыкла, як цыталогія

і гісталагія, біяхімія, біяфізіка, радыёбіялогія, фізіялогія раслін, мікрабіялогія, вірусалогія, імуналогія, біятэхналогія, ксенабіялогія, малекулярная біялогія, анатомія чалавека, біялогія індывідуальнага развіцця, біяметрыя, інфармацыйная тэхналогія ў біялогіі, фізіялогія чалавека і жывёл, пратэоміка, геноміка, альгалогія і мікалогія, сістэматыка вышэйшых раслін, марфалогія раслін, малекулярная біялогія гена, біялагічна актыўныя рэчывы, заалогія беспазваночных, заалогія пазваночных, геабатаніка, экалогія, функцыянальная заалогія, біямедыцына ў раслін і г. д.

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў на дзённым аддзяленні прадугледжана праходжанне практык: на I і II курсах – палявая вучэбная практыка па батаніцы і заалогіі на Валожынскай геабазе "Заходняя Бярэзіна" і ў вучэбна-навуковым цэнтры "Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга"; на III – вучэбная практыка па спецыялізацыі на кафедрах, у вучэбна-навуковым цэнтры "Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Вінберга", навукова-даследчых лабараторыях факультэта, навукова-даследчых інстытутах, вытворчых установах, заповедніках, батанічных садах і нацыянальных парках; на IV і V курсах – вытворчая і педагагічная практыкі. На завочным аддзяленні вучэбную практыку па батаніцы і заалогіі студэнты праходзяць на II і III курсах на базе спартыўна-аздараўленчага комплексу БДУ "Брыганціна", вытворчую і педагагічную практыкі – на VI курсе.

Студэнты маюць магчымасць займацца навукова-даследчай работай на сучасным узроўні. На факультэце дзейнічаюць дзве студэнцкія навуковыя гурткі, студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя "Малекулярная біятэхналогія".

Выпускнікі факультэта могуць працаваць выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучаль-



ных устаноў, супрацоўнікамі навукова-даследчых інстытутаў, на прадпрыемствах аграпрамысловага комплексу, фармацэўтычнай, біяхімічнай, мікрабіялагічнай і харчовай прамысловасці, на прадпрыемствах, якія вырабляюць касметыку, у экспертна-кріміналістычных цэнтрах, у заповедніках, заказніках, нацыянальных парках, батанічных садах, на селекцыйных станцыях, у сістэме Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у сістэме Дзяржкамгідрамета і г. д.

Выпускнікі, якія выявілі схільнасць да навукова-даследчай работы і высокую эрудыцыю, атрымліваюць рэкамендацыю Вучонага савета для паступлення ў магістратуру ці аспірантуру.

Прафесія біёлага – прафесія будучыні. Сярод нас запрашаем на біялагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

# ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар юрыдычных навук, прафесар  
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА**  
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8  
Тэл./факс 209-52-30 (прыёмная)  
e-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by



права" – кваліфікацыя "Юрыст з веданнем эканомікі". Акрамя дзённай формы навучання, па спецыяльнасці "Правазнаўства" прапануецца завочная і завочная для асоб, якія атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю.

На працягу навучання студэнты-прававеды спецыялізуюцца па 9 напрамках: арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае права, параўнальнае правазнаўства, прававое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.

Асноўнымі прадметамі на факультэце з'яўляюцца наступныя: агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае права, грамадзянскае права, фінансавое права, экалагічнае права, гаспадарчае права, працоўнае права, крымінальнае права, крымінальна-выканаўчае права, грамадзянскі працэс, міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права і інш. Вывучаюцца розныя спецыяльныя курсы.

Вучэбны працэс на юрыдычным факультэце спалучае класічную форму выкладання з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт забяспечаны сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, аб'яднанымі лакальнай сеткай. Студэнты могуць пры падрыхтоўцы да заняткаў, іспытаў ці залікаў з любога факультэцкага ці хатняга кампутара атрымаць па кожнай вучэбнай дысцыпліне поўную даведчаную, заканадаўчую і вучэбную інфармацыю, размешчаную на сайце факультэта. Практычныя навыкі студэнты-юрысты набываюць як на вучэбных і вытворчых практыках, так і ў "Юрыдычнай клініцы", дзе яны кансультуюць малазабеспечаных грамадзян.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць студэнцкія навуковыя гурткі, актыўна дзейнічае Студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя і Студэнцкі навуковы савет, праходзяць студэнцкія навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых работ, працуе форум на афіцыйным сайце факультэта.

На базе юрыдычнага факультэта штогод праводзіцца Рэспубліканская юрыдычная студэнцкая алімпіада.

Традыцыйна праводзяцца Дні факультэта. На базе Музея правазнаўства працуе Гісторыка-культурны цэнтр.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта налічвае каля 165 тыс. экзэмпляраў выданняў, у тым ліку і ўнікальных (XVIII – пачатак XX ст.), напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт з'яўляецца асноўнай часткай утворанай у БДУ сістэмы бесперапынай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў, якая забяспечвае атрыманне сярэдняй спецыяльнай юрыдычнай адукацыі на базе Юрыдычнага каледжа БДУ, вышэйшай юрыдычнай адукацыі на юрыдычным факультэце БДУ і павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку юрыдычных кадраў на базе інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных паспяхова вырашаць юрыдычныя задачы дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць ва ўсіх сферах грамадства: у заканадаўчых і выканаўчых органах улады, у судовай сістэме дзяржавы, у праваахоўных ор-

ганах, адвакатуры, натарыяце, на прадпрыемствах усіх формаў уласнасці. Шэраг выпускнікоў юрыдычнага факультэта займаюць кіраўнічыя пасады ў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Шмат выхаванцаў юрыдычнага факультэта паступаюць у аспірантуру і потым паспяхова займаюцца навуковай працай. За гады існавання факультэт падрыхтаваў не адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацыяй. Сярод яго выпускнікоў – міністры, дэпутаты Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. Сёння выпускнікі факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы Гаспадарчы суды Рэспублікі Беларусь, Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Генеральную пракуратуру Рэспублікі Беларусь.

Праходны бал на юрыдычны факультэт у 2009 г. па выніках уступных іспытаў на бюджэтную форму навучання па спецыяльнасцях "Правазнаўства" і "Эканамічнае права" склаў 297 балаў, па спецыяльнасці "Паліталогія" – 315. Сярод тых, хто паступіў, большасць – прадстаўнікі розных рэгіёнаў Беларусі, што сведчыць пра вялікую папулярнасць нашага факультэта.

Дыплом юрфака БДУ – гарантыя паспяховай кар'еры і максімальнай самарэалізацыі!





# ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ



**Дэкан – кандыдат фізика-матэматычных навук, дацэнт, намеснік першага прарэктара БДУ па адукацыйных інавацыях і інфармацыйных тэхналогіях**

**Павел Аляксеевіч МАНДРЫК**

**Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4**

**Тэл. 209-52-45, факс 226-55-48**

**e-mail: dean\_office\_FPMI@bsu.by; www.fpmi.bsu.by**

Дата заснавання – 1 красавіка 1970 г. Выкладчыцкі склад налічвае больш за 150 чалавек, сярод якіх 1 акадэмік, 2 члены-карэспандэнты НАН Беларусі, 25 прафесараў і дактароў навук, каля 100 дацэнтаў і кандыдатаў навук.

На факультэце дзейнічаюць 12 кафедраў, навучаюцца больш за 1100 студэнтаў.

За час свайго існавання факультэт падрыхтаваў больш за 8500 спецыялістаў, якія складаюць кадравую аснову многіх вядучых арганізацый краіны ў галіне інфармацыйных тэхналогій і адпаведных падраздзяленняў прамысловых прадпрыемстваў, навуковых устаноў, банкаў, страхавых кампаній, навучальных устаноў.

Спецыяльнасці факультэта: **“Прыкладная матэматыка”** (кваліфікацыя “Матэматык-праграміст”), **“Інфарматыка”** (кваліфікацыя “Матэматык – сістэмны праграміст”), **“Эканамічная кібернетыка”** (кваліфікацыя “Матэматык-эканаміст”), **“Актуарная матэматыка”** (кваліфікацыя “Матэматык-фінансіст”), **“Кампютарная бяспека”** (кваліфікацыя “Спецыяліст па ахове інфармацыі. Матэматык”).

Незалежна ад спецыяльнасці выпускнікі факультэта могуць займацца праблемааналітычнай, навукова-даследчай, арганізацыйна-кіраўніцкай і практычнай дзейнасцю, звязанай з праектаваннем, распрацоўкай, эксплуатацыяй і суправаджэннем прыкладнога і сістэмнага праграмага забеспячэння.

**Матэматык-праграміст** – спецыяліст у галіне прымянення сучасных матэматычных метадаў ва ўсіх сферах чалавечай жыццядзейнасці і пабудовы рашэнняў з дапамогай сучасных кампутараў. Ён здольны будаваць матэматычныя мадэлі з’яў, працэсаў і сістэм у навуцы, тэхніцы, эканоміцы, на вытворчасці і ў



кіраўніцтве; распрацоўваць праграмае забеспячэнне і рэалізоўваць яго на сучаснай вылічальнай тэхніцы; апрацоўваць, аналізаваць і інтэрпрэтаваць атрыманыя вынікі, рыхтаваць ці прымаць кіраўніцкія рашэнні.

**Матэматык – сістэмны праграміст** – спецыяліст у галіне прымянення і стварэння розных сродкаў, сетак, баз дадзеных, праграмага забеспячэння і іншых сродкаў у сферы інфармацыйных тэхналогій. Ён здольны праводзіць тэарэтычныя і прыкладныя даследаванні ў галіне сістэмнага праграмавання; распрацоўваць новыя метады, сістэмы і сродкі забеспячэння кампютарных тэхналогій.

**Матэматык-эканаміст** – спецыяліст па прымяненні сучасных матэматычных метадаў, рэалізацыі мадэляў, пабудовы і аналізу рашэнняў у эканоміцы з дапамогай сучасных кампутараў. Ён здольны будаваць і выкарыстоўваць мадэлі для апісання і прагназавання разнастайных эканамічных з’яў, ажыццяўляць іх колькасны і якасны аналіз;

выкарыстоўваць кампютарныя метады збору, захоўвання і апрацоўкі эканамічнай інфармацыі.

**Матэматык-фінансіст** – спецыяліст у галіне сучасных матэматычных метадаў, рэалізацыі мадэляў, пабудовы і аналізу рашэнняў у фінансавай сферы з дапамогай сучасных кампутараў. Ён здольны займацца дастасаваннем матэматыкі да пытанняў, звязаных з рызыкай і няпэўнасцю, быць экспертам у вырашэнні праблем, звязаных з няпэўнасцю ў галіне фінансаў і бізнесу, даваць матэматычна абгрунтаваныя парады кіраўнікам у сферы фінансавай бяспекі.

**Спецыяліст па ахове інфармацыі. Матэматык** – спецыяліст у галіне кампютарнай бяспекі і аховы інфармацыі. Ён можа весці тэарэтычныя і прыкладныя даследаванні адпаведнай галіне, распрацоўваць перспектыўныя праграмныя метады, тэхналогіі, сродкі і сістэмы забеспячэння кампютарнай бяспекі.

Студэнцкае жыццё факультэта насычана яркімі падзеямі. Напярэдадні дня нараджэння факультэта (1 красавіка) праходзяць Дні ФПМІ. Святочная праграма ўключае ў сябе забаўляльныя і спартыўныя конкурсы, спаборніцтвы і г. д., у якіх студэнты ўдзельнічаюць разам з выкладчыкамі. Канцэрты факультэцкай каманды КВЗ ладзяцца падчас студэнцкіх святаў: Дня першакурсніка, Дня студэнта, Дня універсітэта, Дня святога Вялянціна і г. д. Апошнія навіны можна прачытаць у штомесячнай газеце “ФПМІ” і на сайце факультэта.

Іншагароднім студэнтам даецца месца ў інтэрнаце № 6, дзе традыцыйна жывуць выхаванцы нашага факультэта. У гэтым інтэрнаце існуе сертыфікаваная кампютарная сетка, якая дазваляе негасрэдна з пакета падключаць два



кампутары да адукацыйных сервераў факультэта з выходам у Інтэрнэт. У 2005 г. у гарадскім конкурсе інтэрнат № 6 заняў I месца сярод інтэрнатаў ВУ г. Мінска.

На факультэце дзейнічае сістэма бесперапыннай адукацыі, арыентаваная на прадметы “Матэматыка” і “Інфарматыка”. Сістэма ўключае пастаянна дзейную школу для юнацтва (вочную і вочна-завочную, пачынаючы з 5-га класа школы) і разнастайныя мерапрыемствы алімпіядна-конкурснага і навучальнага характару (алімпіяды, канферэнцыі, зборы рознага ўзросту і накіраванасці, летнія школы і г. д.).

Штогод студэнты факультэта ўдзельнічаюць у міжнародных студэнцкіх алімпіядах па праграмаванні і матэматыцы і дэманструюць нязменна высокі ўзровень падрыхтоўкі. Каманды БДУ, складзеныя са студэнтаў ФПМІ, шматразова былі фіналістамі каманднага чэмпіянату свету па праграмаванні (ACM ICPC). Найвышэйшага поспеху наша каманда дасягнула ў 2004 г. – заваявала залаты медаль і ў 2008 г. – бронзавы. На студэнцкіх алімпіядах па матэматыцы з 2001 г. студэнты ФПМІ заваявалі 29 залатых, 20 срэбраных і 3 бронзавыя медалі, а ў 2003 і 2005 гг. узялі першыя месцы ў агульнакамандным спаборніцтве.

Запрашаем усіх зацікаўленых на факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, а навучэнцаў 5–10-х класаў – у нашыя школы для юнацтва, а таксама ў цэнтр па рабоце з адоранымі школьнікамі (“ЮНІ-цэнтр-XXI”).

## ГУМАНИТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – кандыдат тэхнічных навук, дацэнт**

**Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКИ**

**Адрас: г. Мінск, вул. Курчатова, 5**

**Тэл. 209-59-11, 209-59-09**

**e-mail: hurski@bsu.by; www.gumf.bsu.by**



скай мова”); **“Менеджмент”** (спецыялізацыя “Сацыяльны менеджмент”).

Гуманітарны факультэт забяспечвае падрыхтоўку спецыялістаў якасна новага ўзросту. На ўсіх спецыяльнасцях студэнты паглыблена знаёмяцца з кампютарнымі тэхналогіямі, паколькі ўзрастае роля кампутараў і тэхнічных сродкаў пры арганізацыі дзейнасці любога спецыяліста. Таксама студэнты паглыблена вывучаюць замежныя мовы, што абумоўлена працэсам глабалізацыі, неабходнасцю актывізаваць узаемадзеянне з замежнымі партнёрамі.

Пры падрыхтоўцы **дызайнераў** асабліва ўвага надаецца безаналагаму інавацыйнаму праектаванню, развіццю навыкаў творчага падыходу да праектавання штучнага асяроддзя. Асабліва гэтай метадыкі – у прыцягненні абітурыентаў, якія маюць нязначную падрыхтоўку ў традыцыйнай выяўленчай грамаце, але здольныя праектна мысліць. Сферы прафесійнай дзейнасці – вытворчыя, навукова-даследчыя, праектныя, творчыя, адукацыйныя ўстановы, арганізацыі і прадпрыемствы розных

формаў уласнасці, якія ажыццяўляюць дызайн-распрацоўкі, і г. д. Спецыяліст у галіне дызайну мае права займаць такія пасады, як мастак-канструктар (дызайнер), мастак, мастак па рэкламе і афармленні вітрын.

Будучыя **спецыялісты па кампютарным навучанні мовам** змогуць не толькі выкладаць замежную мову, але і быць аўтарамі кампютарных курсаў па навучанні мове. Падчас падрыхтоўкі спецыялісты засвойваюць замежныя мовы і вывучаюць праграмаванне і псіхалагічныя дысцыпліны. Пасля паспяховага заканчэння БДУ яны могуць займаць пасады выкладчыка, малодшага навуковага супрацоўніка, перакладчыка, рэдактара-перакладчыка, рэдактара-стыліста і інш.

Спецыялізацыя “Вэб-дызайн і кампютарная графіка” прадугледжвае падрыхтоўку не толькі прафесійных праграмістаў, але і спецыялістаў у галіне кампютарнай графікі і вэб-дызайну. Акрамя асноўных дысцыплін праграмавання, у пералік спекурсораў уваходзяць дысцыпліны мастацкай накіраванасці кшталту “Тэорыя і метадалогія дызайну”, “Псіхалогія ўспрымання

візуальнай інфармацыі”, “Колеразнаўства і каларыстыка” і інш. Спецыяліст можа займаць такія пасады, як інжынер-праграміст, матэматык, інжынер-даследчык, малодшы навуковы супрацоўнік і інш.

Вядзецца падрыхтоўка сучасных сацыяльных работнікаў, спецыялістаў, якія маюць высокую псіхалагічную кампетэнцыю, спецыяльныя веды ў галіне сацыяльнай інжынерыі і тэхналогіі, прававых, псіхалагічных і маральных асаблівасцяў жыццядзейнасці чалавека. Сфера прафесійнай дзейнасці – дзяржаўныя і недзяржаўныя сацыяльныя службы, арганізацыі і ўстановы сістэмы сацыяльнай абароны насельніцтва, адукацыі, аховы здароўя, войска, праваахоўных органаў і г. д. Спецыяліст у галіне сацыяльнай работы мае права займаць такія пасады, як сацыяльны педагог, сацыяльны псіхалаг, навуковы супрацоўнік, інструктар па працоўнай тэрапіі, інспектар па ахове дзяцінства, інструктар па арганізацыйна-масавай рабоце, выхавальнік інтэрната, кансультант у сферы прафесійнага адбору.

Менеджмент сацыяльнай сферы – новы від міждысцыплінарнай прафесійнай дзейнасці. У аснове яго ляжыць кіраўнічае эканамічнае забеспячэнне пры арганізацыі медыкасацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. **Менеджэр-эканаміст** – гэта спецыяліст шырокага профілю з рознабаковай эканамічнай і прававой падрыхтоўкай. Аб’ектамі яго прафесійнай дзейнасці з’яўляюцца навукова-даследчыя арганізацыі, кансультацыйныя фірмы, аналітычныя падраздзяленні ўстаноў і прадпрыемстваў розных арганізацыйна-прававых формаў, у тым ліку органаў сацыяльнай абароны, аховы здароўя, адукацыі, сферы паслуг.



# ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар географічных навук, прафесар Іван Іванавіч ПІРОЖНІК**  
**Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16**  
**Тэл. 209-52-57, факс 209-50-15**  
**e-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by**

Выпускнікі географічнага факультэта могуць атрымаць наступныя кваліфікацыі: "Географ. Выкладчык географіі" ("Географія", напрамак "Навукова-педагагічная дзейнасць"), "Географ. Гідраметэаролаг" ("Географія", напрамак "Гідраметэаралогія"), "Географ. Спецыяліст па геаінфармацыйных сістэмах" ("Географія" напрамак "ГІС"). "Географ-экалаг. Выкладчык географіі і экалогіі" (спецыяльнасць "Геаэкалогія"), "Інжынер-геолаг" (спецыяльнасць "Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў").

На географічным факультэце існуюць наступныя спецыяльнасці і спецыялізацыі.

**Географія.** Спецыялізацыі: фізічная географія; географія турызму і экскурсійны менеджмент; эканамічная географія; дэмаграфія; географія глебаў, зямельныя рэсурсы і меліярацыя; картаграфія; рэгіянальная сацыяльна-эканамічная географія; рацыянальнае прыродакарыстанне і ахова прыроды; біягеаграфія.

Напрамак "Геаінфармацыйныя сістэмы".

Напрамак "Гідраметэаралогія". Спецыялізацыі: гідралогія сушы; аграметэаралогія.



**Географічная экалогія.** Спецыялізацыі: ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў; маніторынг навакольнага асяроддзя.

**Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў.** Спецыялізацыі: геалагічныя здымкі, пошук і разведка радовішчаў карысных выкапняў; тэктоніка і фізіка Зямлі, гідрагеалогія і інжынерная геалогія.

Студэнты вучаюць цыкл сацыяльна-гуманітарных і прыродазнаўчых дысцыплін (гісторыя

Беларусі, філасофія, паліталогія, фізіка, хімія, вышэйшая матэматыка, астраномія і інш.), а таксама вялікую колькасць спецыяльных (агульнае землярэзнаўства, геалогія, глебазнаўства і географія глебаў, метэаралогія і кліматалогія, гідралогія, біягеаграфія, тапаграфія з асновамі геадэзіі, картаграфія, географія сусветнай гаспадаркі, географія насельніцтва, праблемы фізічнай і эканамічнай географіі ды інш.). Па заканчэнні тэарэтычнага навучання студэнты I і II курсаў праходзяць вучэбную практыку, а на III і IV курсах – вытворчую. Для правядзення паліграфічных работ створана вучэбная географічная станцыя "Заходняя Бярэзіна" (Валожынскі раён Мінскай вобласці). Міжрэгіянальная вучэбная практыка пасля II курса праходзіць у розных прыродна-гаспадарчых рэгіёнах Беларусі (Паазер'е, Палессе, Прыдняпроўе і інш.).

Пасля заканчэння ўніверсітэта географы і геаэкалагі могуць працаваць у структурных установах Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у навукова-даследчых і праектных інстытутах і прадпрыемствах прыродазнаўчага, водагаспадарчага, меліярацыйнага, турысцка-экскурсійнага і сацыяльна-эканамічнага профіляў, а таксама выкладаць географію і экалогію ў сярэдніх і вышэйшых навучальных установах.

Кваліфікацыя "Географ. Спецыяліст па ГІС" адкрывае шырокія магчымасці для атрымання тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі па комплексе дысцыплін, неабходных пры распрацоўцы і прымяненні інфармацыйных тэхналогій у галіне землекарыстання, аховы прыроднага асяроддзя, геадэзіі і картаграфіі. Выпускнікі напрамку "ГІС" размяркоўваюцца



ў сістэму Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі, яго тэрытарыяльных органаў, у падведамасныя навуковыя і вытворчыя прадпрыемствы і арганізацыі ("Белгеадэзія", "Белкартаграфія", "Белдзіпразем").

Спецыялісты-гідраметэаролагі праходзяць падрыхтоўку для працы ў сістэме Дэпартамента гідраметэаралогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, у навуковых і вытворчых прадпрыемствах і ўстановах.

Інжынеры-геолагі працуюць у структурных падраздзяленнях Дэпартамента па геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, экспедыцыях РУП "Белгеалогія", у навукова-даследчых і праектных інстытутах.

# ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН



**Дэкан – доктар гістарычных навук, прафесар Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ**  
**Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25**  
**Тэл. 284-26-82, факс 284-00-04**  
**e-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by**



дзвюх замежных моў)". Гэта дае ім магчымасць працаваць у турыстычнай індустрыі, банкаўскай сферы, знешнеэканамічных падраздзяленнях прадпрыемстваў і арганізацый краіны. Усе студэнты-бюджэтнікі маюць гарантаванае месца працы.

Студэнты атрымліваюць трывалыя веды па найважнейшых галінах турбізнесу. Яны вучаюць такія дысцыпліны, як "Эканамічная і сацыяльная географія замежных краін", "Міжнародная атэльная гаспадарка", "Эканоміка міжнароднага турызму" і г. д. Вучэбна-вытворчую практыку студэнты праходзяць у вядучых турфірмах Беларусі.

### Спецыяльнасць "Міжнароднае права"

Спецыялізацыі: міжнароднае публічнае права, міжнароднае прыватнае права, еўрапейскае права.

Выпускнікам гэтай спецыяльнасці надаецца кваліфікацыя "Юрыст-міжнароднік з веданнем замежных моў". Гэта спецыялісты шырокага юрыдычнага профілю, якія маюць уяўленне пра цяперашні сусветны правапарадак, могуць лагічна і граматычна вызваць і абгрунтаваць уласныя меркаванні наконт міжнародна-прававой праблематыкі, свабодна валодаюць сучаснымі метадамі аналізу і вырашэння прававых праблем. Выпускнікі нашага факультэта найбольш запатрабаваныя ў сістэме органаў дзяржаўнай улады і кіравання, а таксама ў міжнародных арганізацыях і ўстановах.

### Спецыяльнасць "Сусветная эканоміка"

Падчас падрыхтоўкі ў гэтай галіне студэнты вучаюць механізм функцыянавання сусветнай эканомікі і міжнародных эканамічных адносін, міждзяржаўнай і рэгіянальнай палітыкі, а таксама дзейнасць міжнародных арганізацый. Гэтыя веды дазваляць ім працаваць у міждзяржаўных органах, замежных прадстаўніцтвах, міжнародных фінансава-эканамічных арганізацыях, навукова-даследчых інстытутах, установах адукацыі, а таксама міністэрствах і ведамствах,

Спецыяльнасць "Лінгвакраіназнаўства" рытуе спецыялістаў для забеспячэння адпаведнымі кадрамі дзяржаўных і камерцыйных структур. На сёння ніводная вышэйшая навучальная ўстанова Беларусі такіх спецыялістаў не рытуе. Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю "Усходазнаўца-міжнароднік. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў зносін)", што дазваляе ім паспяхова канкураваць з выпускнікімі вузаспецыялізаваных навучальных устаноў. Такія спецыялісты могуць працаваць не толькі перакладчыкамі, але і кансультантамі па краіне і рэгіёне, а таксама выкладчыкамі рускай мовы як замежнай.

### Спецыяльнасць "Мытная справа"

Спецыялізацыі: прававое забеспячэнне мытнай дзейнасці, эканамічнае забеспячэнне мытнай дзейнасці.

Падрыхтоўка спецыялістаў мытнай справы на ўзроўні ВНУ ажыццяўляецца ўпершыню ў гісторыі Беларусі. Спецыяльнасць была адкрыта ў 2000 г. Аснову падрыхтоўкі складаюць агульнапрафесійныя спецыяльныя дысцыпліны. Студэнты таксама атрымліваюць спецыяльныя веды па вядзенні знешнегандлёвай, фінансавай і валютна-крэдытнай дзейнасці. Выпускнікам надаецца кваліфікацыя "Спецыяліст мытнай справы" з дадатковым сертыфікатам "Перакладчык-рэферэнт". Іх веды запатрабаваныя ў мытных органах, розных дзяржаўных і камерцыйных структурах, якія ажыццяўляюць знешнеэканамічныя сувязі.



### Спецыяльнасць "Міжнародныя адносіны"

Падрыхтоўка па гэтай спецыяльнасці прадуладжвае вывучэнне сучаснай міжнароднай палітыкі і эканомікі, базавых прынцыпаў і напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі, асаблівасцяў палітычнага развіцця і знешнепалітычнага курсу іншых краін. Студэнты паліглыблена вучаюць дзве замежныя мовы. Выпускнікам надаецца кваліфікацыя "Спецыяліст па міжнародных адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў зносін)". Яны працуюць у Міністэрстве замежных спраў, іншых міністэрствах і ведамствах Беларусі, прадстаўніцтвах міжнародных арганізацый і замежных кампаній, сродках масавай інфармацыі і грамадскіх арганізацыях, а таксама знешнегандлёвых падраздзяленнях арганізацый рознай формы ўласнасці.

### Спецыяльнасць "Менеджмент"

(напрамак – менеджмент у сферы міжнароднага турызму)

Папулярнасць гэтай спецыяльнасці сярод моладзі расце з кожным годам. У параўнанні з 1998 г. колькасць студэнтаў на аддзяленні вырасла ў 10 разоў. Выпускнікі атрымліваюць унікальную кваліфікацыю "Менеджэр-эканаміст. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем



# ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар хімічных навук, прафесар  
Уладзімір Васільевіч ПАНЬКОУ**  
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14  
Тэл. 200-69-18, 209-52-53  
e-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by



даследаваннямі, выконваюць курсавыя і дыпломныя працы, удзельнічаюць у выкананні навуковых тэм.

Падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца па спецыяльнасці “Хімія” па чатырох напрамках: навукова-вытворчая дзейнасць, навукова-педагагічная дзейнасць, фармацэўтычная дзейнасць і ахова навакольнага асяроддзя. Пасля заканчэння навучання выпускнікі атрымліваюць адну з чатырох кваліфікацый: “Хімік. Даследчык”, “Хімік. Выкладчык хіміі”, “Хімік. Хімік-экалаг” і “Хімік. Хімік-фармацэўт”. Двойная кваліфікацыя дае права кожнаму выпускніку займацца як навукова-даследчай дзейнасцю ў галіне хіміі, так і працаваць па спецыяльнасці ў залежнасці ад абранага напрамку. Студэнты навукова-вытворчага і навукова-педагагічнага

напрамкаў маюць магчымасць з III курса выбіраць адну са спецыялізацый: аналітычная хімія, неарганічная хімія, арганічная хімія, фізічная хімія, хімія высокамалекулярных злучэнняў, хімія цвёрдага цела і паўправаднікоў, энергазберажэнне ў хімічнай тэхналогіі. Гэта дазваляе паглыблена засвоіць самыя перспектыўныя спецыяльнасці для далейшага кар’ернага, навуковага і навукова-педагагічнага росту. З 2008 года на напрамку “навукова-вытворчая дзейнасць” упершыню ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў для навуковага суправаджэння і забеспячэння працы АЭС (спецыялізацыі: радыяцыйная хімія і радыяхімія). На напрамку “фармацэўтычная дзейнасць” студэнты маюць магчымасць спецыялізавацца па хіміі лекавых прэпаратаў або па тэхналогіі лекавых сродкаў. На напрамку “ахова навакольнага асяроддзя” прапановіцца спецыялізацыя па хімічнай экалогіі.

Навучальны працэс на факультэце скіраваны не толькі і не столькі на засваенне студэнтамі пэўнага аб’ёму ведаў, колькі на развіццё іх творчага патэнцыялу, умення самастойна будаваць сваю адукацыйную траекторыю, пастаянна папаўняць і абнаўляць сваю прафесійную кампетэнцыю. Сведчаннем гэтага служыць той факт, што многія выпускнікі хімічнага факультэта сталі банкірамі, дыпламатамі, крыміналістамі, кіраўнікамі, менеджэрамі – г. зн. лёгка ўвайшлі ў разнастайныя прафесіі і сферы дзейнасці і дасягнулі ў іх значных поспехаў.

Для паспяховага навучання факультэт мае ўсе неабходнае: дастатковую колькасць

аўдыторый, сучасныя вучэбныя лабараторыі, два кампютарныя класы, уласную бібліятэку. Вядома, акрамя навучальнага працэсу, ёсць вольны час і зацікаўленасці. Можна займацца спортам, танцаваць, спяваць, удзельнічаць у пастаноўках студэнцкага тэатра.

А чаго варта грандыёзнае веснавое свята “Дзень хіміка”! Многім яно дае магчымасць адкрыць сваё “Я”, знайсці новых сяброў, атрымаць цудоўныя ўражанні.

Навучальны працэс непарыўна звязаны з навукова-даследчай работай выкладчыкаў і супрацоўнікаў факультэта; на старэйшых курсах працягваецца ў навуковых лабараторыях і даследчых цэнтрах факультэта. Падчас выканання курсавых і дыпломных прац студэнты могуць удзельнічаць у навуковых даследаваннях разам са сваімі кіраўнікамі. На факультэце дзейнічаюць тры студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі.

Пасля заканчэння факультэта выпускнікі маюць шырокае магчымасці ў выбары сваёй прафесійнай дзейнасці ў такіх установах, як навукова-даследчыя інстытуты Нацыянальнай акадэміі навук, даследчыя і інжынерныя цэнтры прамысловых прадпрыемстваў, хімічныя лабараторыі буйных прамысловых аб’яднанняў хімічнага профілю, прадпрыемствы радыёэлектроннай і фармацэўтычнай прамысловасці, а таксама ўсюды, дзе выкарыстоўваюцца хімічныя тэхналогіі, без якіх сёння цяжка ўявіць паспяховае дзяржаўнае ці прыватнае прадпрыемства любой краіны. Людзі, схільныя да выкладчыцкай дзейнасці, могуць рэалізаваць сябе ў галіне выкладання хіміі ў вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і сярэдніх навуковых установах сістэмы народнай адукацыі. І не толькі ў Беларусі.

Найлепшыя выпускнікі факультэта маюць магчымасць працягнуць адукацыю ў магістратуры па спецыяльнасці “Хімія” і ў аспірантуры на адпаведных кафедрах. Гэта адкрывае яшчэ больш шырокае далягледзі для актыўнай творчай дзейнасці ў будучыні.

Мы чакаем вас на хімічным факультэце і перакананыя, што вы не пашкадуеце, прыйшоўшы навучацца да нас.

Хімічны факультэт, заснаваны ў 1931 г., з’яўляецца вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрыхтоўкі спецыялістаў-хімікаў вышэйшай кваліфікацыі. Выпускнікі факультэта працуюць у Нацыянальнай акадэміі навук, навукова-даследчых і праектных інстытутах, ВУН, на многіх прадпрыемствах хімічнай прамысловасці. Вялікая колькасць хімікаў-даследчыкаў і хімікаў-педагагаў працуе за мяжой у вядучых установах і фірмах, дзейнасць якіх звязана з хіміяй.

Хімічны факультэт сёння – гэта сем кафедраў (аналітычнай, неарганічнай, арганічнай, фізічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, хіміі высокамалекулярных злучэнняў, агульнай хіміі і метадыкі выкладання хіміі). У навучальным працэсе задзейнічаны 25 дактароў і 76 кандыдатаў навук. Вядзецца інтэнсіўная навуковая работа. Факультэт плённа супрацоўнічае з НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, інстытутамі НАН Беларусі, дзе студэнты ў рамках спецыяльных курсаў знаёмяцца з перадавымі



# ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК



**Дэкан – доктар сацыялагічных навук, прафесар Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАЎ**  
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9  
Тэл./факс 259-70-47  
e-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

не сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх спецыяльных і сярэдніх навучальных установах, навукова-даследчых і аналітычных цэнтрах, грамадскіх аб’яднаннях, органах дзяржаўнага кіравання.

На аддзяленні сацыялогіі вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў па спецыялізацыях “Метадалогія і метады сацыялагічнага даследавання”, “Сацыялогія кіравання”. Мяркуюцца адкрыццё спецыялізацыі “палітычная сацыялогія”. Студэнты авалодваюць комплексам сацыялагічных дысцыплін агульнага і спецыяльнага характару. Вялікая ўвага надаецца вывучэнню дысцыплін матэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі. Спецкурсы прысвячаюцца вывучэнню праблем працы, кіравання, выхавання, культуры, адукацыі і г. д. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю “Сацыялаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-палітычных дысцыплін” і могуць працаваць у сацыялагічных і маркетынгавых службах, рэкламных агенцтвах і аддзелах па сувязях з грамадскасцю, аналітычных і навукова-даследчых цэнтрах, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах.

Аддзяленне псіхалогіі забяспечвае падрыхтоўку па спецыялізацыях “Медыцынская псіхалогія” і “Сацыяльная псіхалогія”. Студэнты вывучаюць асноўныя дысцыпліны псіхалагічнага цыкла: агульная, сацыяльная, медыцынская, узростава-педагагічная, інжынерная псіхалогія, псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г. д.

Прадугледжваецца паглыбленае засваенне сусветных педагагічных традыцый. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю “Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі”.

Медыцынскія псіхолагі атрымліваюць спецыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псіхасаматыцы, псіхафармакалогіі, псіхалогіі паводзін з адхіленнямі, анамаліям псіхічнага развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. Мяркуюцца адкрыццё спецыялізацыі “псіхалогія здароўя”, дзе акцэнт будзе зроблены на навучанне метадам прафілактыкі захворванняў, фарміраванне здаровага ладу жыцця, пазбаўлення шкодных звычак.

Такія спецыялісты могуць працаваць ў разнастайных кансультацыйных службах, лячэбных установах і крызісных цэнтрах; псіхалагамі-кансультацыйнамі ў сацыяльна-педагагічных, псіхалагічных і медыка-псіхалагічных службах дапамогі насельніцтву; навуковымі супрацоўнікамі і выкладчыкамі псіхалогіі.

Сацыяльныя псіхолагі вывучаюць сучасныя праблемы сусветнай сацыяльнай псіхалогіі, псіхалогіі працы і кіравання, псіхалогіі камунікацый, псіхалагічныя асновы работы з кадрамі, а таксама авалодваюць навыкамі правядзення сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу, сямейнага кансультавання. Мяркуюцца адкрыццё спецыялізацыі “арганізацыйная псіхалогія”, дзе акцэнт будзе зроблены на прымяненні псіхалагічных тэорый і даследчых метады да праблем арганізацыі, кіравання і бізнесу, пытанні падбору персаналу, матывацыі, наву-

чання і развіцця супрацоўнікаў, арганізацыйных паводзінаў і інш.

Выпускнікі аддзялення змогуць скарыставаць свае веды ў галіне кіравання, бізнесу, масавых камунікацый у якасці сацыяльнага псіхолага; псіхолага – у сацыяльна-педагагічных і прафесійна-арыентацыйных службах, ва ўстановах сістэмы адукацыі і выхавання.

Аддзяленне інфармацыі і камунікацыі (напрамак – сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная дзейнасць) вядзе падрыхтоўку па дзвюх спецыялізацыях – “Інфармацыя і камунікацыя ў арганізацыях” і “Інфармацыя і камунікацыя ў сістэмах масавых паводзін”.

Студэнты гэтага аддзялення вывучаюць адну з найбольш перспектыўных і папулярных галін сацыяльнай навукі, якая мае шырокае практычнае прымяненне, – камунікацыю, навуку аб распаўсюджванні і функцыянаванні інфармацыі ў грамадстве. Выпускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю “Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Выкладчык сацыяльна-палітычных дысцыплін”.

Студэнты, якія спецыялізуюцца па арганізацыйнай камунікацыі, атрымліваюць паглыбленыя веды па кіраванні персаналам і чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вывучаюць асновы тэорыі інавацый, тэорыі прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў, вядзення дзелавых перамоў, сувязяў з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вырашэння ўнутрыарганізацыйных і міжарганізацыйных канфліктаў.

Студэнты, якія спецыялізуюцца ў галіне масавай камунікацыі, вывучаюць законы фарміравання і функцыянавання грамадскай думкі, уплыў СМІ на асобу і грамадства, медыяпланаванне, рэкламу, сацыяльны менеджмент, арганізацыю і правядзенне электаральных даследаванняў.

Мяркуюцца адкрыццё спецыялізацыі “маркетынгавыя камунікацыі і даследаванні”, у рамках якой будзе ажыццяўляцца паглыбленае вывучэнне рынкаў, паводзінаў спажываўцаў, механізмаў фарміравання попыту, эфектыўных формаў прасоўвання тавараў, рэкламнай і выставачнай дзейнасці, PR, медыяпланавання.

Выпускнікі аддзялення змогуць працаваць у органах дзяржаўнага кіравання, камерцыйных структурах і грамадскіх аб’яднаннях, аналітычных, рэкламных і маркетынгавых службах, службах па сувязях з грамадскасцю.

## ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь**  
**Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ**  
**Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31**  
**Тэл. 227-60-25, 226-12-92**  
**e-mail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by**



“Эканамічная палітыка”, кваліфікацыя “Эканаміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін”, эканоміка (спецыялізацыя “Аналітычная эканоміка”, кваліфікацыя “Эканаміст-аналітык”), фінансы і крэдыт (спецыялізацыя “Банкаўская справа”, кваліфікацыя “Эканаміст”) і менеджмент (спецыялізацыя “Міжнародны менеджмент”, кваліфікацыя “Эканаміст-менеджэр”).

Першыя тры гады ўсе студэнты атрымліваюць фундаментальную эканамічную (макра-, мікра-, агра-, міжнародную, рэгіянальную), фінансавую (бухулік і аўдыт, карпаратыўныя фінансы, бізнес-планаванне, інвестыцыйны аналіз), а таксама інструментальную (матэматыка, інфарматыка, базы дадзеных, статыстыка, эканаметрыка, прыняцце рашэнняў, лагістыка) падрыхтоўку.

Паглыбленае вывучэнне пачынаецца з III–IV курса ў адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю. Пасля чатырох гадоў навучання замежныя студэнты маюць магчымасць здаць выпускны тэст, абараніць выніковую працу, атрымаць дыплом бакалаўра. Можна далей працягваць навучанне і напрыканцы атрымаць традыцыйны дыплом спецыяліста, аднак большасць аддае перавагу навучанню па магістрскіх праграмах, якіх на факультэце чатыры. Некаторыя з замежнікаў паступаюць у магістратуру за мяжой (найперш у Расіі).



Выпускнікі з дыпламам магістра могуць паступіць у аспірантуру, абараніць дысертацыю і тым самым папоўніць эліту нацыянальнай эканамічнай навукі. Аспірантура існуе па трох спецыяльнасцях: эканамічная тэорыя, эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай, матэматычныя і інструментальныя метады ў эканоміцы. Па спецыяльнасцях “Эканамічная тэорыя”, “Менеджмент”, “Фінансы і крэдыт” існуе завочнае аддзяленне.

На эканамічным факультэце шмат увагі надаецца вывучэнню англійскай мовы як асноўнай мовы міжнародных эканамічных адносін, ад-

нак зацікаўленыя могуць вывучаць і нямецкую мову як мову нашых найважнейшых гандлёвых партнёраў. Многія студэнты навуваюцца адзін ці два семестры за мяжой, прымаюць удзел у сумесных праектах кштальту “Нямецкія інвестыцыі ў Беларусь” (з універсітэтам Анхальт, ФРГ), “Беларусь-Галандыя: знешнеэканамічнае супрацоўніцтва” (з інстытутам менеджменту FONTYS, Галандыя), “Французскі бізнес у Беларусі”, а таксама ў праектах з універсітэтам Магдэбургга і Франкфурта (Германія), Трэнта (Італія), Малагі (Іспанія). Мы супрацоўнічаем з эканамічнымі факультэтамі МДУ і Санкт-Пецярбургскага універсітэтаў, Кіева-Магілянскай акадэміі і інш.

На факультэце па замове шэрага фірмаў, банкаў, прадпрыемстваў актыўна займаюцца навукова-практычнай работай у галіне бізнес-планавання, кансалтыngu, электроннага бізнесу, маркетынговых даследаванняў. Мы маем уласныя карпункты часопісаў “Вестник Ассоциации белорусских банков”, “Банковский вестник”, “Финансы, учет, аудит”.

Нават выдатныя тэарэтычныя веды не гарантуюць выпускнікам магчымасць лёгка адаптавацца да практычнай работы. Таму прадугледжваецца вучэбная і вытворчая практыка па спецыяльнасцях, фінансах, макра- і мікраэканоміцы, міжнародным менеджменце – як у дзяржаўных установах, так і на найлепшых айчынных і замежных прадпрыемствах, фірмах і банках. Такое ўзаемадзеянне з рэальным сектарам эканомікі дазваляе яшчэ задоўга да заканчэння універсітэта наладзіць кантакт і знайсці месца працы, якое найбольш адпавядае характару і здольнасцям выпускніка. Добра падрыхтаванаму эканамісту няцяжка знайсці працу, але мы ставім больш складаную задачу: дапамагчы нашым выхаванцам знайсці добрую, цікавую, высокааплачваную працу. З гэтай мэтай створана кадравая агенцтва.

Эканамічны факультэт – сучасны элітарны факультэт для здольных і энергічных абітурыентаў. Наш лозунг: “Мы разумных робім багацейшымі, а багатых – разумнейшымі”.

## ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – доктар філалагічных навук, прафесар**  
**Іван Сямёнавіч РОУДА**  
**Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31**  
**Тэл. 222-34-21, 222-36-02**  
**e-mail: phyl@bsu.by; www.philology.bsu.by**

### З ГІСТОРЫІ

Падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў ва універсітэце пачалася ў год яго заснавання: 12 жніўня 1921 г. быў аб’яўлены прыём на этнолага-лінгвістычнае аддзяленне факультэта грамадскіх навук БДУ. Праз год факультэт грамадскіх навук быў рэарганізаваны, і ўвосень 1922 г. на яго базе створаны яшчэ адзін факультэт – педагагічны, у склад якога поруч з іншымі ўвайшло і літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне. На ім працавалі такія вядомыя вучоныя-філолагі, як акадэмік АН БССР І. Замочін, прафесары А. Вазнясенскі, М. Піятуховіч і інш. З восені 1923 г. лекцыі па беларускай мове і метадыцы яе выкладання пачаў чытаць выдатны педагог, класік беларускай літаратуры Якуб Колас.

У перыяд з 1921 г. па 1931 г. дыпламы філолагаў атрымалі 336 выпускнікоў універсітэта, з іх каля пяцідзесяці сталі вядомымі пісьменнікамі (П. Броўка, П. Галавач, П. Глебка, С. Дарожны, А. Званок, Т. Кляшторны, К. Крапіва, Я. Скрыган і інш.).

7 чэрвеня 1931 г. у межах агульнай рэарганізацыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта на базе літаратурна-лінгвістычнага і сацыяльна-гістарычнага аддзяленняў педфака быў утвораны Вышэйшы педагагічны інстытут. Адкрыццё самастойнага філалагічнага факультэта ў структуры БДУ адбылося толькі ў 1939 г.

У розныя гады на філфаку вучыліся будучыя народныя пісьменнікі Беларусі Іван Мележ, Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, Рыгор Барадулін, акадэмікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі А. Падлужны, А. Жураўскі, члены-карэспандэнты НАН Беларусі А. Булыка, А. Лойка і інш. Некаторыя з іх працавалі на родным для іх факультэце выкладчыкамі.

### СУЧАСНЫ СТАН

На філалагічным факультэце сёння навука больш як 2 тыс. студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў з Беларусі, а таксама з краін блізкага і далёкага замежжа. Навучальны працэс забяспечваюць 16 кафедраў, на якіх працуюць 27 прафесараў, дактароў навук і больш як 120 дацэнтаў, кандыдатаў навук.

Асновай філалагічнага факультэта на працягу ўсяго перыяду яго дзейнасці былі два аддзяленні – **беларускай мовы і літаратуры і рускай мовы і літаратуры**. З 1946 г. па 1967 г. у склад філфака ўваходзіла яшчэ і аддзяленне журналістыкі. У 90-я гады факультэт пачаў актыўна развівацца, з’явіліся спецыяльнасці: **славянская, класічная, рамана-германская, усходняя філалогія**, на якіх рыхтуюцца не толькі выкладчыкі, але і перакладчыкі з замежных моў, зразумела, з адпаведным запісам у дыплеме. З 2009 г. падрыхтоўка па спецыяльнасці “**Беларуская філалогія**” і “**Руская філалогія**” праводзіцца па новых напрамках: 1) літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 2) камп’ютарнае забеспячэнне. У 2010 г. плануецца адкрыццё яшчэ двух новых напрамкаў падрыхтоўкі: дзелавая камунікацыя (для спецыяльнасцяў “Беларуская філалогія” і “Руская філалогія”) і руская мова як замежная (толькі для спецыяльнасці “Руская філалогія”).

Для больш эфектыўнага засваення дасягненняў айчынай і сусветнай навукі і ўдзелу студэнтаў у навуковай працы на факультэце дзейнічаюць вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору, лабараторыя тэхнічных сродкаў навучання, 9 спецыялізаваных кабінетаў: беларускай, рускай, украінскай, польскай, чэшскай і славацкай, кітайскай, італьянскай, нямецкай філалогіі, кабінет аўдыёвізуальных сродкаў навучання. Для падрыхтоўкі абітурыентаў да центра-

лізаванага тэсціравання па беларускай, рускай і замежнай мовах, да ўступнага вуснага экзамену па літаратуры ўтвораны Цэнтр філалагічных паслуг. У Цэнтры займаюцца не толькі абітурыенты, але і студэнты універсітэта – для іх арганізаваны вячэрнія курсы па вывучэнні замежных моў. Апрача таго, для тых, у каго ёсць жаданне вывучыць турэцкую мову, пазнаёміцца з культурай гэтай паўднёвай краіны, на факультэце ўжо некалькі год актыўна працуюць Цэнтр турэцкай культуры.

Студэнты-філолагі атрымліваюць ґрунтоўныя веды па беларускай, рускай, сусветнай літаратуры, вывучаюць працэсы гістарычнага развіцця моў, даследуюць іх сучасны стан. Студэнты славянскай, рамана-германскай, усходняй філалогіі праходзяць моўную практыку ў тых краінах, мову якіх вывучаюць. Для студэнтаў і магістрантаў выкладаецца 130 спекурсур, дзейнічае больш за 100 навуковых спецамінараў па праблемах сучаснага літаратуразнаўства, лінгвістыкі, метадыкі выкладання мовы і літаратуры.

Падчас вучобы студэнты маюць магчымасць удасканаліць свае навыкі і ўменні работы на камп’ютары, для іх створаны ўмовы свабоднага карыстання ў навуковых мэтах рэсурсамі Інтэрнэту: на факультэце абсталяваны 4 камп’ютарныя класы.

Студэнты старэйшых курсаў маюць магчымасць вывучаць дадаткова адну са славянскіх ці захаднееўрапейскіх моў. Пры ўмове добрай і выдатнай паспяховасці студэнтам дазваляецца паралельнае навучанне на любым факультэце БДУ для атрымання другой спецыяльнасці: юрыста, эканаміста, псіхолога і інш.

### ДЫПЛОМ ФІЛОЛАГА ЗАПАТРАБАВАНЫ!

Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў працуюць настаўнікамі беларускай, рускай, за-



межных моў і літаратур у школах, каледжах, універсітэтах рэспублікі. У наш час, калі актыўна пашыраюцца самыя розныя формы міжнароднага супрацоўніцтва, выдатная моўная, агульнакультурная падрыхтоўка дазваляе выхаванцам філалагічнага факультэта БДУ паспяхова працаваць у якасці рэфэрэнтаў, маркетологаў, перакладчыкаў у арганізацыях, установах, на разнастайных прадпрыемствах краіны. Спецыялісты з гэткім дыпламам сёння запатрабаваны ў выдавецтвах, літаратурных музеях і архівах, аддзелах рэдкіх кніг і рукапісаў бібліятэк і да т. п. Напрыклад, дырэктары і абсалютная большасць супрацоўнікаў Дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Беларусі, Дзяржаўнага музеяў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, дырэктары, галоўныя рэдактары, карэктары выдавецтваў (“Мастацкая літаратура”, “Беларуская навука”, “Вышэйшая школа” і інш.), рэдактары, загадчыкі аддзелаў вядучых літаратурных перыядычных выданняў (“Полымя”, “Маладосць”, “Нёман” і інш.), кіраўніцтва і большасць навуковых супрацоўнікаў Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – былыя студэнты філфака БДУ. З улікам новых напрамкаў на спецыяльнасцях “Беларуская філалогія” і “Руская філалогія” гэты пералік будзе істотна пашырацца, што дазволіць выпускнікам філалагічнага факультэта БДУ заняць годнае месца ў жыцці нашага грамадства.



# ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І ЭЛЕКТРОНІКІ



**Дэкан – доктар тэхнічных навук, прафесар,  
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК**  
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5  
Тэл. 209-58-18, 209-58-17  
e-mail: [mulyarchik@bsu.by](mailto:mulyarchik@bsu.by); [www.rfe.bsu.by](http://www.rfe.bsu.by)



тэхналогіі тэлекамунацыйных сістэм”) з наступнымі спецыялізацыямі: статыстычная радыёфізіка, мультымедыяныя інфармацыйныя тэхналогіі, квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, стахастычныя працэсы і сістэмы, мікра-і нанасістэмы, кампутарнае прыборабудаванне, інтэлектуальныя інфармацыйныя тэхналогіі, прыкладная электрадынаміка, цвёрдацельная электроніка, нанаэлектроніка і нанатэхналогіі, квантавая электроніка, фізічная мікраэлектроніка, электроніка інфармацыйных тэхналогій, медыцынская электроніка, тэлекамунацыйныя і інфармацыйныя сістэмы, інфармацыйна-аналітычныя метады ў электроніцы, радыёэлектронныя і тэлекамунацыйныя сістэмы, комплекснае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі тэлекамунацыйных і інфармацыйных сістэм, праграма-тэхнічныя сродкі і сістэмы абароны



Радыёфізікаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце рыхтуюць з 1962 г. У 1976 г. быў адкрыты факультэт радыёфізікі і электронікі.

Сёння навучальны працэс забяспечваюць больш за 90 выкладчыкаў, у тым ліку 1 акадэмік і 2 члены-карэспандэнты, 15 прафесараў, 63 дацэнты, 49 інжынераў і лабарантаў.

У структуру факультэта ўваходзяць 8 кафедраў, 3 навукова-даследчыя лабараторыі, 3 студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі, даследча-тэхналагічны цэнтр “Нанатэхналогіі і фізічная электроніка”, цэнтр аэракасічнай адукацыі, сучасныя кампутарныя класы, медыятэка.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў па спецыяльнасцях: “Радыёфізіка”, “Фізічная электроніка”, “Кампутарная бяспека”, “Аэракасічныя радыёэлектронныя і інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі”, “Прыкладная інфарматыка”, напрамак (“Інфармацыйныя

інфармацыі, інтэлектуальныя тэхналогіі абароны інфармацыйных сістэм, мадэляванне і аналіз інфармацыйных сістэм, глабальныя навігацыйныя і тэлекамунацыйныя сістэмы, радыёэлектронныя сістэмы апрацоўкі і перадачы інфармацыі, бартавыя і наземныя інфармацыйныя комплексы, інтэлектуальныя інфармацыйныя сістэмы.

Выпускнікі факультэта працуюць у сферах інфармацыйных тэхналогій, тэлекамунацый, радыёэлектроннага і аптычнага прыладабудавання, кампутарных сетак, праграмаванай электронікі, мікраэлектронікі, нанаэлектронікі, лазерных аптычных тэхналогій. Пасля заканчэння факультэта выпускнікі накіроўваюцца ў навукова-даследчыя інстытуты, прыладабудуўнічыя, радыёэлектронныя, кампутарныя, тэлекамунацыйныя арганізацыі, фірмы, кампаніі, кампутарныя дэпартаменты банкаў. Сярод нашых выпускнікоў ёсць кіраўнікі і вядучыя спецыялісты навукова-вытворчых аб’яднанняў, навукова-даследчых інстытутаў, вышэйшых навучальных устаноў, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій СССР і БССР, прэміі Савета Міністраў, буйныя бізнесмены. Сайт Беларускага рэспубліканскага аб’яднання радыёфізікаў – [www.orf.by](http://www.orf.by).

Факультэт мае цесныя навукова-тэхнічныя сувязі з шэрагам замежных навуковых цэнтраў: Рурскім універсітэтам (Германія), Ліёнскай тэх-

нічнай школай (Францыя), Архускім універсітэтам (Данія), універсітэтам Нідэрландаў, Бельгіі, Швейцарыі, Італіі, Славеніі, Польшчы, Украіны, Расійскім інстытутам касмічных даследаванняў.

9 студзеня і 31 сакавіка 2010 года факультэт радыёфізікі і электронікі праводзіць Дні абітурыента-радыёфізіка. Запрашаем Вас прыняць удзел у гэтым выключна важным, надзвычай карысным, запамінальным мерапрыемстве! 9 студзеня Вы сустрэнецца з кіраўніцтвам факультэта, пазнаёміцеся з правіламі прыёму на наш факультэт, для Вас будзе праведзена азнаёмяльная экскурсія па навучальных і навуковых лабараторыях, сучасных кампутарных класах, медыятэцы факультэта. Кафедрамі факультэта будуць арганізаваныя семінары па актуальных праблемах радыёфізікі, электронікі і інфарматыцы.

31 сакавіка ў рамках Дзён радыёфізіка адбудзецца вочная алімпіяда па фізіцы (у форме тэсту) “Абітурыент БДУ-2010”, пераможцы якой атрымаюць пераважнае права пры залічэнні ў БДУ ў выпадку роўнасці балаў. Выключна карысным будзе для Вас і разбор у гэты дзень выкладчыкамі факультэта заданняў заключнага этапу рэпетыцыйнага тэсціравання 2010 г. Тут Вы атрымаеце рэкамендацыі па паспяховым выкананні выніковага цэнтралізаванага тэсціравання. Пра студэнцкае жыццё на нашым факультэце Вам распавядуць яе непасрэдныя ўдзельнікі – студэнты-радыёфізікі.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў Дзён абітурыента-радыёфізіка адбудзецца 9 студзеня і 31 сакавіка 2010 г. з 9.00 да 10.00 у фая факультэцкага корпуса (г. Мінск, вул. Курчатава, 5). Можна загадзя зарэгістравацца па тэл. 209-58-36 або накіраваць заяўку на ўдзел на адрас: 220030, г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4, факультэт радыёфізікі і электронікі. У заяўцы ўказаць прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам), хатні адрас з паштовым індэксам, адрас і назву навучальнай установы, якую вы заканчваеце; прозвішча, імя, імя па бацьку (цалкам) вашага настаўніка фізікі.

Праезд: аўт. № 47 ад чыгуначнага вакзала (вул. Кірава), аўт. № 28, 30, 30Д, 90, 104, 132, электрычкай Стаўбцоўскага напрамку да прыпынку “Гай” (“Роша”).

Удзел у мерапрыемствах Дзён абітурыента-радыёфізіка – бясплатны.

Факультэт пачынаўся з ваеннай кафедры Белдзяржуніверсітэта, утворанай 4 лістапада 1926 г. Першым яе кіраўніком быў палкоўнік М. Пятроў. У 1926-1931 гг. курс “Вышэйшая дапрызыўная ваенная падрыхтоўка студэнтаў” выкладаў камандзір 39-га Мелякеска-Пугачоўскага кавалерыйскага палка Г. Жукаў, пазней – маршал і чатырохразовы Герой Савецкага Саюза. На ваеннай кафедры БДУ праходзілі службу Герой Савецкага Саюза палкоўнік А. Патрын (1952–1955) і генерал-маёр А. Кірсаў (1955–1960).

За перыяд да 2003 г. ваенная кафедра падрыхтавала тысячы афіцэраў запасу да 13 ваенна-ўліковых спецыяльнасцяў.

У 2003 г. кафедра была рэарганізаваная ў ваенны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Факультэт уключае чатыры кафедры: кафедру баявога прымянення артылерыі, кафедру супрацьпаветранай абароны, агульнавайсковую кафедру (у складзе двух цыклаў – цыкл агульнаваенных дысцыплін і цыкл ваенна-спецыяльных дысцыплін), а таксама кафедру радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны.



## ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

**Начальнік – палкоўнік Мікалай Паўлавіч БАДЗЮК**  
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4  
Тэл. 209-56-46  
Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25



Падрыхтоўка студэнтаў па праграмах афіцэраў запасу вядзецца па 9 спецыяльнасцях, па праграмах малодшых вайсковых спецыялістаў – па 15.

Падчас навучання курсанты і студэнты выконваюць практыкаванні стралбы са стралковай зброі, сродкаў узбраення БМП, а таксама практыкаванні па кіраванні баявой тэхнікай.

Падрыхтоўка курсантаў на ваенным факультэце вядзецца па 6 спецыяльнасцях: “Псіхалогія” (спецыялізацыя – “Маральна-псіхалагічнае забеспячэнне вайсковай дзейнасці”), “Хімія” (напрамак – радыяцыйная, хімічная і біялагічная абарона), “Журналістыка” (на-

прамак – друкаваныя СМІ, спецыялізацыя – “Ваенная журналістыка”), “Правазнаўства” (спецыялізацыя – “Юрысконсультацкая работа ў ваеннай сферы”), “Міжнародныя адносіны” (спецыялізацыя – “Міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы”), “Геаграфія” (напрамак – геаінфармацыйныя сістэмы, спецыялізацыя – “ГІС ваеннага прызначэння”).

**Псіхалогія:** выпускнік атрымлівае кваліфікацыю “Псіхолаг, выкладчык псіхалогіі”. Ён павінен быць падрыхтаваны да арганізацыйна-кіраўніцкай і выкладчыцкай дзейнасці ў галіне арганізацыі і правядзення псіхалагічнай работы ў падраздзяленні. Выпускнік можа заняць першасную афіцэрскую пасаду псіхолага батальёна.

**Хімія:** пасля заканчэння навучання надаецца кваліфікацыя “Спецыяліст па кіраванні. Хімік-экалаг”. Выпускнік прызначаны для праходжання службы ў падраздзяленнях і часцях радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны з першай пасадай камандзіра ўзвода, а таксама для працы ў структурах народнай гаспадаркі ў галіне радыяцыйнай бяспекі і экалогіі.

**Журналістыка:** выпускнік атрымлівае кваліфікацыю “Журналіст”. Ён прызначаны для праходжання вайсковай службы на першаснай афіцэрскай пасадазе карэспандэнта (аглядальніка) у рэдакцыях вайсковых сродкаў масавай



інфармацыі, афіцэра інфармацыйнага цэнтра Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

**Правазнаўства:** выпускніку надаецца кваліфікацыя “Юрыст”. Яго рыхтуюць да арганізацыйна-кіраўнічых, навукова-даследчых, экспертна-аналітычных дзейнасцяў.

**Міжнародныя адносіны:** кваліфікацыя выпускніка “Спецыяліст па міжнародных адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з указаннем моў)”. Выпускнік павінен быць падрыхтаваны для замяшчэння першасных афіцэрскаў пасадаў у структурных падраздзяленнях Міністэрства абароны Беларусі і Генеральнага штаба Узброеных Сіл, якія адказваюць за планаванне, арганізацыю і правядзенне мерапрыемстваў міжнароднага супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, а таксама верыфікацыйнай дзейнасці.

**Геаінфармацыйныя сістэмы:** выпускнік атрымлівае кваліфікацыю “Геаграф. Спецыяліст па геаінфармацыйных сістэмах”. Ён прызначаны для праходжання вайсковай службы ў навігацыйна-тапаграфічных часцях і падраздзяленнях на першаснай вайсковай пасадазе картографа.

# ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ



**Дэкан – кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт Сяргей Мікалаевіч ХОДЗІН**  
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6  
Тэл. 209-55-98, 227-71-00  
e-mail: [hist@bsu.by](mailto:hist@bsu.by); [www.hist.bsu.by](http://www.hist.bsu.by)



Працуюць 9 кафедраў: гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў; гісторыі Беларусі новага і найноўшага часу; гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў; новай і найноўшай гісторыі; гісторыі Расіі; гісторыі паўднёвых і заходніх славян; крыніцазнаўства; археалогіі; этналогіі, музейалогіі і гісторыі мастацтваў.

Падрыхтоўка спецыялістаў на факультэце вядзецца па чатырох спецыяльнасцях:

1. "Гісторыя", па напрамках: "айчынная і ўсеагульная гісторыя", "паліталогія", "археалогія", "этналогія", "гісторыя мастацтваў";
2. "Гісторыка-архівазнаўства";
3. "Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны", па напрамках: "гісторыя і музейалогія", "мастацтвазнаўства і музейалогія", "культурная спадчына і турызм";
4. "Дакументазнаўства" па напрамках: "Дакументацыйнае забеспячэнне кіравання", "Інфармацыйнае забеспячэнне кіравання", "Абарона інфармацыі".

Напрамак спецыяльнасці студэнты на аснове свайго рэйтынгу паспяховасці выбіраюць па заканчэнні 4-х семестраў і ў выніку студэнты-гісторыкі атрымліваюць наступныя кваліфікацыі:

- "Гісторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін",
- "Гісторык-археалаг. Выкладчык",
- "Гісторык-этналаг. Выкладчык",
- "Гісторык-палітолаг. Выкладчык",
- "Гісторык. Мастацтвазнаўца. Выкладчык гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін".

Выпускнікі па спецыяльнасці "Гісторыя" пачынаюць працоўную дзейнасць з выкладання ў

школах, гімназіях, каледжах, а пасля займаюць кіраўнічыя пасады ва ўстановах адукацыі і навукі.

Студэнтам-музеязнаўцам прысвойваюцца наступныя кваліфікацыі:

- "Мастацтвазнаўца-музеёлаг. Выкладчык",
- "Гісторык-музеёлаг. Выкладчык",
- "Менеджэр па культурнай спадчыне і турызме".

Тэарэтычная падрыхтоўка студэнтаў музеязнаўцаў падмацоўваецца практычнай дзейнасцю ва ўстановах адукацыі, музеях, турыстычных фірмах. Пашырэнню ведаў студэнтаў ў гістарычнай, музеязнаўчай і турыстычнай галінах спрыяюць факультэцкія гурткі "Гарадская антрапалогія", "Клуб аматараў і знаўцаў мастацтва", "Клуб экскурсаводаў". Сваю прафесійную дзейнасць выпускнікі дадзенай спецыяльнасці ажыццяўляюць ва ўстановах культуры і турызму, аховы помнікаў і музеях, а таксама ў школах, ліцэях і гімназіях.

Выпускнікам "Архівазнаўства" даецца кваліфікацыя – "Гісторык-архівазнаўца. Выкладчык". Выпускнікі па спецыяльнасці "Дакументазнаўства" (па напрамках) атрымліваюць кваліфікацыі:

- "Дакументазнаўца. Арганізатар дакументацыйнага забеспячэння кіравання",
- "Дакументазнаўца. Арганізатар інфармацыйнага забеспячэння кіравання",
- "Дакументазнаўца. Спецыяліст па абароне інфармацыі".

Архівісты і дакументазнаўцы рыхтуюцца пры ўдзеле супрацоўнікоў Дэпартаменту Міністэрства юстыцыі, куды ў далейшым пераважна і раз-

мяркоўваюцца. Акрамя таго, дакументазнаўцы працуюць у адпаведных аддзелах банкаўскіх устаноў, кадравых службаў, службаў ДЗК.

На спецыяльнасці "Дакументазнаўства" студэнтам выкладаецца шырокае кола прававых дысцыплін, для чаго прыцягваюцца найлепшыя выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДУ і юрысты-практыкі.

Студэнты кожнай спецыяльнасці праходзяць вучэбныя і вытворчыя практыкі:

- па спецыяльнасці "Гісторыя" – археалагічную, этналагічную, архіўна-музейную, педагагічную, перададипломную;
- "Гісторыка-архівазнаўства" – архіўна-палеаграфічную, архіўна-інфармацыйную, педагагічную, архіўную, архіўна-вытворчую (перададипломную);
- "Музейная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай спадчыны" – археалагічную, музейную (азнамяляльную), экскурсійную, педагагічную, турыстычную, музейна-фондавую, менеджэрскую, перададипломную;
- "Дакументазнаўства" – дакументазнаўчую, даследчую, справаводчую (азнамяляльную), інфармацыйную.

Паступленне на гістарычны факультэт на ўсе спецыяльнасці адбываецца на аснове агульнага конкурсу (акрамя завочнай формы навучання). Размеркаванне па спецыяльнасцях адбываецца на аснове сумы балаў (ЦТ + сярэдні бал атэстата) на сумоўях з дэканам факультэта.

Без уступных іспытаў прымаюцца пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі.

Ва ўмовах сучаснай універсітэцкай адукацыі традыцыі факультэта спалучаюцца з выкарыстаннем навацый і інфармацыйных тэхналогій. Тут дзейнічаюць 3 камп'ютарныя класы з выходам у Інтэрнэт. Падчас лекцый шырока выкарыстоўваецца мультымедыя тэхніка. Усе студэнты факультэта вывучаюць шырокі блок дысцыплін, звязаных з інфармацыйнымі тэхналогіямі. Акрамя таго, студэнты могуць працаваць самастойна ва ўніверсітэцкіх медыятэках.

Актывізацыя навучальнага працэсу спрыяе Музею археалогіі, этнаграфіі і антычнага мастацтва. Яго нумізматычная калекцыя – адна з самых багатых і каштоўных у краіне.

# ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Склад выкладчыкаў факультэта журналістыкі Інстытута журналістыкі БДУ: 8 прафесараў, 10 дактароў навук, 53 дацэнты, 56 кандыдатаў навук.

У інстытуце на факультэце журналістыкі дзейнічае 9 кафедраў.

Агульная колькасць студэнтаў – 1564 чалавек, магістрантаў – 10, аспірантаў – 17.

Факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта быў заснаваны адразу пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у 1944 г. Згодна з пастановай ЦК УКП(б) ад 9 жніўня 1944 г. ён стаў першым факультэтам такога кшталту ў сістэме дзяржаўных універсітэтаў былога Саветаў Саюза.

Увесь час факультэт імкліва развіваўся. У 1967 г. былі створаны кафедры гісторыі журналістыкі, тэлебачання і радыёвяшчання, тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання. У 1984 г. распачала сваю працу кафедра замежнай журналістыкі і літаратуры.

У 1998 г. на базе кафедры тэорыі і практыкі сучаснай журналістыкі створаны кафедры перыядычнага друку, сацыялогіі журналістыкі і літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 г. утворана кафедра тэхналогіі камунікацыі, у 2005 г. – кафедра тэорыі і метадалогіі журналістыкі.

З 1 верасня 2008 г. факультэт журналістыкі быў рэарганізаваны ў Інстытут журналістыкі з двума факультэтамі – факультэтам журналістыкі і факультэтам павышэння кваліфікацыі журналісцкіх кадраў.

За апошнія гады факультэт журналістыкі поўнаасцю абнавіў вучэбныя планы, мадэрнізаваў навучальна-тэхнічную базу. Створана Эксперыментальнае моладзевое творчае тэлерадыёаб'яднанне (ЭМТРА), функцыянальнае вучэбны цэнтр камунікацыйных тэхналогій. Практычныя заняткі па шэрагу дысцыплін праходзяць на базе Тэлецэнтра БДУ. У 2010 г. прыём на факультэт журналістыкі будзе ажыццяўляцца на спецыяльнасці: "Інфармацыя і камунікацыя", "Міжнародная журналістыка" і "Літаратурная работа", а таксама па чатырох напрамках спецыяльнасці "Журналістыка":

**Дырэктар – кандыдат філалагічных навук,  
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК**  
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9  
Тэл. 259-74-00  
e-mail: [jour@bsu.by](mailto:jour@bsu.by); [www.journ.bsu.by](http://www.journ.bsu.by)

"Друкаваная СМІ", "Аўдыёвізуальная журналістыка", "Вэб-журналістыка", "Менеджмент СМІ".

Упершыню на прасторах СНД менавіта ў БДУ пачалася падрыхтоўка спецыялістаў для інтэрнэт-рэдакцый друкаваных і аўдыёвізуальных СМІ, анлайн-выданняў. Выпускнікі напрамку "Вэб-журналістыка" змогуць працаваць карэспандэнтамі, аглядальнікамі, рэдактарамі сайтаў, рэдактарамі інтэрактыўнага вясчання.

У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца сучасныя інавацыйныя метады. Выкладчыкамі па кожнай дысцыпліне падрыхтаваны вучэбна-метадычныя комплексы, манатграфіі. З 2008 г. навучанне вядзецца згодна з новымі адукацыйнымі стандартамі.

На факультэце працуе некалькі навукова-даследчых лабараторый. Выкладчыкі займаюцца вывучэннем асноўных тэндэнцый развіцця сучаснай журналістыкі па самых розных кірунках: паліталогія журналістыкі, гісторыя журналістыкі, мова і стыль СМІ, літаратурна-мастацкая крытыка, літаратурнае рэдагаванне і інш.

У рэдакцыях вядучых дзяржаўных друкаваных СМІ, тэлеканалаў і радыёстанцый, прэс-службах і службах па сувязях з грамадствам, прэс-цэнтрах, інфармацыйных і рэкламных агенцтвах, выдавецтвах створаны філіялы факультэцкіх кафедраў – творчыя лабараторыі журналісцкага майстэрства. Майстар-класы са студэнтамі праводзяць вядомыя журналісты нашай краіны. Студэнты выдаюць вучэбныя газеты "Журналіст" і "Перь".

За гады існавання факультэт журналістыкі выпусціў больш за 6000 спецыялістаў.

Пры факультэце журналістыкі Інстытута журналістыкі працуюць падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў.

Прапануем наступныя спецыяльнасці і спецыялізацыі.

Журналістыка (кваліфікацыя "Журналіст").

Напрамак: друкаваная СМІ. Спецыялізацыя: "Перыядычны друк".

Напрамак: аўдыёвізуальная журналістыка. Спецыялізацыі: "Тэлежурналістыка", "Радыёжурналістыка".

Напрамак: вэб-журналістыка.

Напрамак: менеджмент СМІ.

Міжнародная журналістыка (кваліфікацыя "Журналіст-міжнароднік").

Спецыялізацыі: "Міжнародная журналістыка і палітыка", "Міжнародная журналістыка і эканоміка".

Інфармацыя і камунікацыя (кваліфікацыя "Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Журналіст").

Напрамак: тэхналогіі камунікацыі. Спецыялізацыя: "Рэкламна-інфармацыя і камунікацыя".

Літаратурная работа (кваліфікацыя "Літаратурны рэдактар. Журналіст").

Напрамак: літаратурная работа (рэдагаванне). Спецыялізацыя: "Літаратурнае рэдагаванне ў СМІ", "Літаратурнае рэдагаванне ў выдавецтвах". Планаўца адкрыць новы напрамак "Творчасць".

Профільнымі дысцыплінамі на факультэце журналістыкі з'яўляюцца: асновы журналістыкі, асновы інтэрнэт-журналістыкі, асновы творчай дзейнасці журналіста, прафесійная зтыка журналіста, эканоміка і менеджмент СМІ, дызайн газеты, вэб-дызайн, журналісцкае майстэрства, прававое рэгуляванне дзейнасці СМІ, праграмае забеспячэнне мультымеды-



най вытворчасці, літаратурнае рэдагаванне, паліталогія, сацыялогія і псіхалогія журналістыкі. Шмат увагі ў вучэбных планах надаецца гісторыі беларускай, рускай і замежнай журналістыкі, сучаснай беларускай, рускай і замежным мовам.

У пералік дысцыплін, якія вывучаюцца на працягу пяці гадоў, уваходзяць таксама гісторыя, філасофія, сацыялогія, эканоміка, права, паліталогія, логіка, зтыка, літаратурна-мастацкая крытыка, гісторыя мастацтваў, беларуская, руская і замежная літаратуры і шэраг іншых.

Пачынаючы з III курса, кожны студэнт можа сам выбраць напрамак свайго будучай работы. Па кожнай спецыялізацыі прапанаваны дысцыпліны спецыялізацый, курсы па профілі, спецыяльныя і спецыяльныя.

Навучальны працэс на факультэце журналістыкі ажыццяўляецца шляхам супрацоўніцтва з рэдакцыямі рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі.

Размеркаванне выпускнікоў факультэта штогод адбываецца ў адпаведнасці з планамі Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі і Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, а таксама запатрабаваннямі рэдакцый. Попыт на журналісцкія кадры ў краіне сёння застаецца вельмі высокім.

Шчыра запрашаем у Інстытут журналістыкі!



## ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ БДУ



**Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук,  
прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ**  
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4  
Тэл./факс 210-41-06  
e-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by



Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ ўтвораны ў 1996 г. Асноўнай задачай інстытута з'яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў міжнароднага ўзроўню ў галіне бізнес-кіравання і кіравання новымі тэхналогіямі.

У 2004 г. Інстытут упершыню ў Беларусі пачаў падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці **“Бізнес-адміністраванне”**. З 2009 г. у інстытуце адкрыта падрыхтоўка па спецыяльнасцях **“Лагістыка”** і **“Кіраванне інавацыйнымі працэсамі”**. Спецыяльнасці **“Бізнес-адміністраванне”** і **“Лагістыка”** прапануюць атрыманне першай і другой вышэйшай адукацыі ў дзённай і завочнай форме навучання, а спецыяльнасць **“Кіраванне інавацыйнымі працэсамі”** пакуль што прапануе атрыманне толькі другой вышэйшай адукацыі ў завочнай форме.

Гэтыя спецыяльнасці сёння з'яўляюцца аднымі з найбольш запатрабаваных і шырока вядомых у свеце. Яны прадугледжваюць авалоданне выпускніком ведамі, навыкамі, а таксама светапоглядам, які грунтуецца на глыбокім разуменні рынкавай эканомікі і яе магчымасцяў, функцый і эканамічнай ролі дзяржавы, усведамленні сацыяльнай адказнасці бізнесу і прыхільнасці да цывілізаваных этычных нормаў яго вядзення. Праграмы падрыхтоўкі разлічаны на

тых, хто плануе ў будучым прэтэндаваць на кіраўнічыя пасады ў бізнесе.

Навучальныя планы ахопліваюць шматбаковыя аспекты спецыяльнасцяў: менеджмент, арганізацыйныя паводзіны, бухгалтарскі ўлік, фінансы, маркетынг, стратэгічны і інвестыцыйны менеджмент, інфармацыйныя тэхналогіі, лагістыку, права, кіраванне чалавечымі рэсурсамі. Студэнты вывучаюць асновы эканомікі і колькаснага аналізу. Навучальны працэс мае акрэсленую практычную накіраванасць, спрыяе індывідуальнаму ўдасканаленню праз развіццё такіх уменняў, як прыняцце рашэнняў, камандная работа, лідарства, вядзенне перамоў, камунікацыя і прэзентацыя.

Вялікая ўвага ў інстытуце надаецца вывучэнню англійскай мовы, якая з'яўляецца не толькі

праграмай дысцыплінай, але і мовай выкладання асобных курсаў. Большасць выкладчыкаў інстытута прайшла спецыяльную падрыхтоўку ці стажыроўку за мяжой у рамках сумесных міжнародных адукацыйных праектаў.

Сёння інстытут назапасіў значны досвед падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне бізнес-кіравання. З 1996 г. у інстытуце рэалізуецца магістэрская праграма па падрыхтоўцы бізнес-спецыялістаў найвышэйшай кваліфікацыі. У 2003 г. выпускнікі гэтай праграмы ўпершыню ў Беларусі атрымалі дзяржаўны дыплом магістра па спецыяльнасці **“Бізнес-адміністраванне”**. Паводле ацэнкі членаў міжнароднай экзаменацыйнай камісіі, узровень ведаў нашых выпускнікоў адпавядае стандартам якасці заходніх універсітэтаў.

Адна з асноўных асаблівасцяў інстытута – паслядоўнае далучэнне да міжнароднай адукацыйнай прасторы. Інстытут наладзіў партнёрскія адносіны з многімі заходнімі універсітэтамі, актыўна ўдзельнічае ў разнастайных міжнародных праектах. Так, пры распрацоўцы вучэбнага плана выкарыстоўваюцца багаты досвед Інстытута эканомікі Універсітэта Каларада (ЗША). Актыўна развіваецца супрацоўніцтва з універсітэтам Векша (Швецыя), універсітэтам Molde (Нарвегія), універсітэтам MAICH (Грэцыя), універсітэтам Central Washington University (ЗША), Indiana Northwest і Nebraska Lincoln (ЗША), Ржскай бізнес-школай (Латвія).



У рамках адукацыйных праграм, якія дзейнічаюць у інстытуце, найлепшыя студэнты маюць магчымасць ўдзельнічаць у праграме абмену са Школай менеджменту і эканомікі універсітэта Векша (Швецыя), універсітэтам Molde (Нарвегія), універсітэтам MAICH (Грэцыя).

Вольны доступ да Інтэрнэту ў кампютарных класах інстытута дазваляе студэнтам эфектыўна выкарыстоўваць інфармацыйныя рэсурсы глабальнай сеткі пры падрыхтоўцы да заняткаў. Распрацавана і дзейнічае інфармацыйная сістэма падтрымкі функцыянавання падраздзяленняў інстытута. Актыўна развіваецца сістэма дыстанцыйнага навучання.

Інстытут таксама мае бібліятэку, дзе сабраны арыгінальныя навучальныя і навучальна-метадычныя выданні вядучых сусветных спецыялістаў па дысцыплінах вучэбнага плана.

**Запрашаем стаць студэнтамі Інстытута бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ!**

## ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ



**Дырэктар – доктар гістарычных навук, прафесар,  
заслужаны работнік адукацыі  
Рэспублікі Беларусь,  
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН**  
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7  
Тэл. 306-00-20, факс 306-00-40  
e-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by

### Спецыяльнасць: Менеджмент.

Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (сацыяльна-адміністратыўны), спецыялізацыя: кіраванне персаналам; кваліфікацыя: **“Менеджэр-эканаміст”**.

Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (фінансавы і інвестыцыйны), спецыялізацыя: фінансавы менеджмент; кваліфікацыя: **“Менеджэр-эканаміст”**.

Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (не рухомай маёмасці); кваліфікацыя: **“Менеджэр-эканаміст”**.

Гэтая спецыяльнасць дазваляе атрымаць адну з найбольш цікавых прафесій – менеджэр-эканаміст. Па ёй рыхтуюцца спецыялісты шырокага профілю з рознабаковай эканамічнай і прававой падрыхтоўкай. Студэнты набываюць навыкі аналізу механізму кіравання прадпрыемствам, авалодваюць тэхналогіяй і метадамі працы з людзьмі, атрымліваюць добрую прававую падрыхтоўку. Гэта дае будучаму спецыялісту вялікія прафесійныя магчымасці – ад кіравання фірмай да вырашэння найважнейшых эканамічных праблем на ўзроўні галіны і эканомікі ў цэлым.

### Спецыяльнасць: Сацыяльная работа

Напрамак спецыяльнасці: сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць; кваліфікацыя: **“Спецыяліст па сацыяльнай рабоце. Псіхолог”**.

### Спецыяльнасць: Дызайн

Напрамак спецыяльнасці: дызайн (прадметна-прасторавы асяроддзя); кваліфікацыя: **“Дызайнер”**.

Дзейсныя эканамічныя пераўтварэнні немагчымы без кваліфікаваных спецыялістаў, якія б мелі фундаментальныя веды ў галіне эканомікі, кіравання, права, сацыяльных навук, валодалі б сучаснымі тэхналогіямі, маглі б без цяжкасцяў працаваць на сусветным узроўні. Аснова эфектыўнасці навучання ў інстытуце – якасць і ўзровень выкладання, навізна навучальных праграм, склад выкладчыцкіх кадраў. Выпускнікі інстытута валодаюць глыбокімі ведамі ў галіне эканомікі і кіравання, а таксама добра разбіраюцца ў пытаннях прававога забеспячэння гаспадарчай дзейнасці.

Сацыяльная работа – перспектыўная новая спецыяльнасць, якая інтэнсіўна развіваецца. Такія спецыялісты патрэбны для вырашэння шматлікіх сацыяльных, сацыяльна-псіхалагічных праблем усіх катэгорый насельніцтва, у тым ліку і тых, якія тычацца захавання фізічнага і псіхічнага здароўя, пераадолення наступстваў хваробаў і траўмаў, што вядуць да інваліднасці. Разам з усебаковай агульнагуманітарнай падрыхтоўкай студэнты атрымліваюць грунтоўныя веды па псіхалогіі, сацыяльнай медыцыне, тэорыі і практыцы сацыяльнай работы, рэабіліталогіі. Наяўнасць у вучэбным плане прававых дысцыплін і менеджменту дазваляе выпускнікам не толькі працаваць у дзяржаўных структурах (сацыяльная абарона, ахова здароўя, праца, прадпрыемствы, навучальныя ўстановы і г.д.) і грамадскіх арганізацыях (міжнародныя і рэспубліканскія фонды, асацыяцыі, таварыствы), але і самастойна развіваць бізнес у сферы сацыяльных паслуг.

БДУ вядзе падрыхтоўку дызайнераў з 1999 г. Новым у падрыхтоўцы гэтых спецыялістаў з'яўляецца спалучэнне прафесійнага трэнінгу ў галіне праектавання, кампазіцыі, жывапісу і малюнка, пластыкі, формаўтварэння з выкарыстаннем найноўшых інфармацыйных і матэматычных тэхналогій мадэлявання асяроддзя, з культурнымі, экалагічнымі фактарамі прафесіі. Універсітэт забяспечвае падрыхтоўку дызайнераў па тэорыі і гісторыі мастацтваў і дызайну, сучасных стратэгіях формаўтварэння і праектавання, кампютарных тэхналогіях, замежных мовах.

### Спецыяльнасць: Правазнаўства

Спецыялізацыя: прававое забеспячэнне бізнесу; кваліфікацыя: **“Юрыст”**.

Студэнты гэтай спецыяльнасці вывучаюць як юрыдычныя, так і эканамічныя, сацыяльна-псіхалагічныя, грамадска-гуманітарныя, кіраўніцкія дысцыпліны. Будучым юрыстам прапануюцца курсы бухгалтарскага ўліку, аналізу гаспадарчай дзейнасці, макра- і мікраэканомікі, тэорыі і практыкі кіравання, псіхалогіі. Інстытут рыхтуе юрыстаў, здольных паспяхова працаваць у сферы бізнесу, кіравання, адвакатуры, праваахоўных органах.

# ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛЫ БДУ



Дзяржаўная ўстанова адукацыі "Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы" БДУ дзейнічае на падставе ліцэнзіі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь з кастрычніка 2004 г. Падрыхтоўка студэнтаў ажыццяўляецца на дзённай форме навучання як на бюджэтай, так і на платнай аснове. Сёння ў інстытуце навучаюцца студэнты I-V курсаў і магістранты.

У цяперашні час інстытут ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў па спецыяльнасці "Тэалогія" з прысваеннем ім кваліфікацыі "Тэалаг-рэлігіявед. Выкладчык этыкі, эстэтыкі і культуралогіі". Нашы выпускнікі маюць магчымасць альбо працягнуць навучанне ў магістратуры і аспірантуры, альбо працаваць выкладчыкам курса "Рэлігіязнаўства" і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у ВНУ і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Высокі ўзровень падрыхтоўкі дазваляе ім таксама паспяхова працаваць у сфе-



ры навукі, культуры, царкоўнага і сацыяльнага служэння.

У структуру інстытута ўваходзяць тры кафедры: філасофска-хрысціянскай антрапалогіі, біблейскай і хрысціянскага веравучэння, рэлігіязнаўства. Дзейнічаюць вучэбная літургічная і навукова-даследчая лабараторыі. Больш за 50 % выкладчыкаў інстытута маюць навуковыя ступені і званні.

**Рэктар – Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі ФІЛАРЭТ,  
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,  
доктар багаслоўя, прафесар  
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24  
Тэл. 289-11-61, 227-63-67, 220-23-55; факс 289-11-61  
e-mail: institut-teologii@tut.by; www.inst.by**

Інстытут ажыццяўляе шырокую агульнаадукацыйную і спецыяльную падрыхтоўку. Нашы студэнты, напрыклад, вывучаюць 6 замежных моў: чатыры старажытныя (старажытнаўрэйскую, старажытнагрэчаскую, лацінскую, царкоўнаславянскую) і дзве сучасныя (на выбар).

У цыкле спецыяльных дысцыплін вывучаюцца, у прыватнасці, Свяшчэннае Пісанне Старога і Новага Заветаў, біблейская археалогія, багаслоўе (асноўнае, параўнальнае, дагматычнае, маральнае), літургіка, патралогія, агульная гісторыя хрысціянскай Царквы, кананічнае права, гістарычнае рэлігіязнаўства, сектазнаўства, сістэматычнае рэлігіязнаўства, рэлігійная філасофія, візанталогія, псіхалогія рэлігіі, сацыялогія рэлігіі.

У інстытуце існуе магістратура па спецыяльнасці "Рэлігіязнаўства, філасофская антрапалогія, філасофія культуры" з прысваеннем акадэмічнай ступені магістра філасоф-

скіх навук. Мэтай магістэрскай праграмы з'яўляецца падрыхтоўка кваліфікаваных спецыялістаў, якія спалучаюць паглыбленыя веды агульнагуманітарных і рэлігіязнаўчых дысцыплін з сучаснымі навыкамі навукова-даследчай дзейнасці. Магістранты абавязкова здаюць кандыдацкія іспыты і залікі.

Сёння ў бібліятэцы інстытута назапашаны ўнікальны фонд навуковай літаратуры па багаслоўскіх, царкоўна-гістарычных, рэлігіязнаўчых і рэлігійна-філасофскіх дысцыплінах. Бібліятэчны фонд і фонд электронных рэсурсаў уключае 9900 назваў (16 034 адзінкі захавання).

Перспектыўная праграма навуковых даследаванняў на 2006–2010 гг. уключае 6 навуковых кірункаў, якія адпавядаюць профілю падрыхтоўкі спецыялістаў, у прыватнасці: а) Царква і асоба (духоўна-маральны аспект); б) Біблія і яе роля ў жыцці грамадства; в) Царква і грамадства.

## ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ



**Дэкан факультэта –  
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ  
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 15  
Тэл. 209-59-59  
e-mail: fpuedu@bsu.by; www.fpuedu.bsu.by**

правазнаўства, эканамічны, мовазнаўства, літаратуразнаўства, філасофскі, сацыялагічны, культуралагічны, замежныя мовы, журналістыка, псіхалогія, сацыяльная абарона, міжнародныя адносіны, культура і мастацтва.

Вучэбны план кожнага профілю ўключае тры дысцыпліны, па якіх прадугледжаны ўступныя выпрабаванні ў ВНУ. Формы навучання – дзённая, вочна-завочная, завочная. Тэрмін навучання на падрыхтоўчым аддзяленні складае 9 месяцаў з тыднёвай нагрукі 30 акадэмічных гадзін на дзённай форме навучання і 12 акадэмічных гадзін на вочна-завочнай форме навучання. Агульны аб'ём акадэмічных гадзін на дзённай форме навучання складае 1020.

Рабочыя праграмы ўсіх дысцыплін складзены з улікам паглыблення, сістэматызацыі і абгульнення ведаў, атрыманых вучнямі ў сярэдняй школе. Вучэбны працэс на факультэце арганізаваны ў адпаведнасці з усімі патрабаваннямі вышэйшай школы: навучальны год складаецца з двух семестраў, якія завяршаюцца экзамэнацыйнымі сесіямі, заняткі праводзяцца ў форме лекцый, практычных і семінарскіх заняткаў, шырока выкарыстоўваюцца розныя формы кантролю самастойнай работы. Такім чынам, слухачы атрымліваюць магчымасць адаптавацца да універсітэцкай сістэмы адукацыі. Аб'ём лекцый і практычных заняткаў адпавядае звесткам той факт, што ўзровень паспяховасці выпускнікоў аддзялення на першым курсе ВНУ перавышае 90%.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне патрэбны дакументы: заява на імя рэктара, дакумент аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), сертыфікаты ЦТ, 2 фотаздымкі 3x4, медыцынская даведка формы № 086-У. Калі ў аб'ектаў аб'ектаў заява на імя рэктара, дакумент аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), сертыфікаты ЦТ па профільным прадмеце, то па ім праводзіцца ўступны іспыт у форме тэсціравання.

Навучанне на аддзяленні платнае, але юнакі і дзяўчаты з сацыяльна не абароненых слаёў насельніцтва, а таксама пацярпеўшыя ад ава-

рыі на ЧАЭС навучаюцца без аплаты. У гэтым выпадку яны падаюць дакументы, якія пацвярджаюць права навучання без аплаты.

Тэл.: 200-79-64, 209-59-59.

**Падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян** вядзе сваю гісторыю з 1961 г. За гэты час тут навучалася каля 7000 юнакоў і дзяўчат больш чым з 90 краін. Вучэбны працэс на аддзяленні забяспечвае кафедра рускай мовы як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін. З 2009 г. на аддзяленні вядзецца падрыхтоўка па двух вучэбных планах: для грамадзян СНД і для грамадзян далёкага замежжа. У структуры вучэбнага плана ў аб'ёме 1200 акадэмічных гадзін: руская мова (60–75% гадзін) і два профільныя прадметы.

Форма навучання – дзённая, навучанне платнае. Па выніках станюцца здадзеных экзаменаў за падрыхтоўчы курс замежныя грамадзяне атрымліваюць пасведчанне, якое дае ім права быць залічанымі для навучання па выбранай спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншых ВНУ Рэспублікі Беларусь.

Пры падрыхтоўчым аддзяленні працуюць таксама **курсы рускай мовы для замежных спецыялістаў**, на якіх даецца магчымасць вывучаць рускую мову па розных праграмах з аб'ёмам гадзін ад 80 да 720. У ліпені – верасні дзейнічае летняя школа рускай мовы.

Для паступлення замежным грамадзянам трэба падаць наступныя дакументы: запрашэнне на навучанне, заяву на імя рэктара, пашпарт з візай, дакумент аб адукацыі, медыцынскую страхоўку і 6 фотаздымкаў.

Тэл.: 209-59-58, 209-59-59.

На працягу навучальнага года **для абітурыентаў** дзейнічаюць розныя па формах (вечэрняя, завочная, вочна-завочная) і тэрмінах навучання (ад 4 да 9 месяцаў) **падрыхтоўчыя курсы**. Заняткі праводзяцца па 4 акадэмічных гадзіны ў тыдзень на прадмет у залежнасці ад формы навучання і камплектнасці груп. З мэтай павышэння якасці вучэбнага працэсу заняткі

па ўсіх дысцыплінах праводзяцца як у групах поўнай камплектнасці (20–25 слухачоў), так і ў групах малой камплектнасці (4–8 слухачоў), дзе форма заняткаў прымае індывідуальны характар.

Тэл. для даведак: 209-59-59, 209-54-06.

З мэтай эфектыўнай падрыхтоўкі абітурыентаў да ЦТ з 2004 г. сумесна з Рэспубліканскім інстытутам кантролю ведаў факультэтам праводзіцца *рэпетыцыйнае тэсціраванне*. Пасля кампутарнай апрацоўкі вынікаў тэсціравання з абітурыентамі праводзіцца кансультацыя з поўным разборам тэставых заданняў.

Тэл.: 209-54-06.

На базе ФДА вядзецца прыём вучняў 9–11 класаў у "Школу юнага эканаміста", "Школу юнага дызайнера", "Школу юнага ІТ-спецыяліста".

Заняткі ў "Школе юнага эканаміста" арганізаваны сумесна з эканамічным факультэтам. Прадугледжаны практыкумы, дзелавыя і ролевыя эканамічныя гульні, псіхалагічныя трэнінгі, якія дазваляюць слухачам атрымаць дадатковыя веды па эканамічных дысцыплінах, навучыцца асновам прадпрыемства дзейнасці.

"Школа юнага дызайнера" – гэта практычныя курсы для вучняў 9–11 класаў, якія жадаюць спазнаць асновы дызайну, пашырыць круггляд і звязаць жыццё з дадзенай прафесіяй. Вучэбны працэс арганізаваны сумесна з кафедрай дызайну гуманітарнага факультэта. На занятках створаны ўсе ўмовы для фарміравання крэатыўных мастацкіх здольнасцяў, а таксама для развіцця праектна-творчага мыслення і мастацка-вобразнага майстэрства будучых дызайнераў.

Навучанне ў "Школе юнага ІТ-спецыяліста" дае магчымасць зарыентавацца ў плыні сучаснай адукацыі па ІТ-кірунках, вызначыцца з такімі спецыяльнасцямі, як "Вэб-дызайн", "Вэб-праграмаванне", "Інтэрнэт-тэхналогіі". Навучанне кампутарнай графіцы, вэб-дызайну, аўдыё- і відэамаантажу вядзецца праз практыкумы на сучаснай кампутарнай тэхніцы. Заняткі праводзяць спецыялісты вучэбнага цэнтру вочна-завочнага і дыстанцыйнага навучання.

Вучэбныя планы школ даюць таксама магчымасць для навучэнцаў 10–11 класаў прайсці падрыхтоўку да ЦТ па профільных прадметах і да здачы іспыту "Творчасць" спецыяльнасці "Дызайн". Прадугледжана прафарментацыйная дыягностыка і прафкансультаванне навучэнцаў.

Навучанне ў школах платнае.

Тэл.: 334-80-04, 331-79-63, 209-54-06.

Колькасць выкладчыкаў – 56, у тым ліку 7 дацэнтаў, 34 старшыя выкладчыкі. Для выкладання асобных дысцыплін ці раздзелаў прыцягваюцца вопытныя выкладчыкі як базавых кафедраў БДУ, так і ліцэяў і гімназій г. Мінска.

У структуры: кафедра рускай мовы як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін, кафедра дауніверсітэцкай падрыхтоўкі, вучэбны цэнтр вочна-завочнага і дыстанцыйнага навучання.

У распараджэнні факультэта маецца значны аўдыторны фонд (агульнай плошчай каля 700 м<sup>2</sup>), чатыры мультымедыяны кампутарныя класы, бібліятэка з вялікім фондам літаратуры для абітурыентаў (каля 18 тыс. тамоў).


Вучэбны працэс вядзецца па наступных кірунках: падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян, падрыхтоўчае аддзяленне для грамадзян СНД, падрыхтоўчае аддзяленне для замежных грамадзян далёкага замежжа, падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў, курсы рускай мовы для замежных грамадзян.

**Падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх грамадзян** функцыянуе ў БДУ з 1969 г. Вучэбны працэс вядзе кафедра дауніверсітэцкай падрыхтоўкі. Асноўная мэта – забяспечыць якасную падрыхтоўку слухачоў да цэнтралізаванага тэсціравання і паспяховага здачы ўступных іспытаў на ўсе спецыяльнасці БДУ і на адпаведныя спецыяльнасці іншых ВНУ краіны. На факультэце вядзецца падрыхтоўка па 16 профілях навучання: фізічны, матэматычны, хімічны, геаграфічны, біялагічны, гістарычны,



## ЛІЦЭЙ БДУ

**Дырэктар – кандыдат хімічных навук  
Таццяна Аляксандраўна КАЛЕВІЧ**  
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8  
Тэл./факс 226-00-50, 209-52-19  
e-mail: lyceum@bsu.by; www.lyceum.by



Ліцэй БДУ адкрыўся 20 гадоў таму дзеля пошуку, адбору і навучання таленавітых старшакласнікаў з усёй Беларусі.

У бягучым навучальным годзе прыём у ліцэй будзе ажыццяўляцца ў 10-я класы з тэрмінам навучання 2 гады.

Для вучняў 10-х класаў мы прапануем 4 на-  
прамкі навучання: фізіка-матэматычны, хіміка-  
біялагічны, філалагічны, грамадазнаўчы. Уступ-  
ныя іспыты праводзяцца пісьмова па двух  
прадметах, адпаведных профільным уступным  
іспытам у БДУ.

Без уступных іспытаў у ліцэй залічваюцца  
пераможцы заключнага этапу Рэспубліканскай  
алімпіяды.

Усім навучэнцам ліцэя прапануецца вялікі  
сэраг факультатывных заняткаў.

Па заканчэнні ліцэя выпускнікі атрымліваюць  
атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі.

За апошнія гады Ліцэй БДУ стаў адной з  
самых прэстыжных навучальных устаноў на-  
шай краіны. У 2009 г. сярэдні конкурс склаў 4  
чалавекі на месца.

У ліцэй працуюць платныя вярэцныя курсы для  
навучэнцаў 8–11 класаў, якія плануюць у далей-  
шым паступаць у ліцэй і вышэйшыя навучальныя  
ўстановы. Гэтая задача паспяхова рэалізуецца –  
больш за палову з тых, хто паступіў у ліцэй, скла-  
даюць слухачы згаданых курсаў.

Вучэбна-выхаваўчы працэс у ліцэй ажыц-  
цяўляюць кваліфікаваныя работнікі адукацыі  
і навукі.

Дзейнічае 10 кафедраў: матэматыкі, фізікі,  
хіміі, біялогіі і географіі, беларускай мовы і лі-  
таратуры, рускай мовы і літаратуры, замежных  
моў, грамадскіх навук, інфарматыкі і фізічнай  
культуры.

Навучальны працэс у Ліцэй БДУ арганізаваны  
ў форме спараных урокаў. Гэта дазваляе ладзіць  
заняткі ў форме лекцыяў, семінараў, лабаратор-  
ных работ.

У Ліцэй БДУ пяцідзённы навучальны тыдзень.  
Шосты дзень – субота – прызначаны для фа-  
культатывных заняткаў, спартыўных і пазаклас-  
ных мерапрыемстваў.

Мы маем вельмі значныя дасягненні: на-  
шы навучэнцы заваявалі 1006 дыпломаў Рэс-  
публіканскай алімпіяды, 74 з іх – у 2009 г.

Асабліва ўраджаюць поспехі ліцэйстаў на  
міжнародных алімпіядах – 134 медалі, сярод  
якіх 15 залатых. Такім чынам робіцца важкі



ўнёсак ва ўмацаванне прэстыжу нашай краіны  
за мяжой.

Акрамя алімпіяд, шмат увагі надаецца і ін-  
шым формам пазакласнай работы па прадме-  
тах. Гэта навуковыя канферэнцыі навучэнцаў  
і інтэлектуальныя турніры. Больш за 150 ліцэ-  
істаў сталі прызёрамі гэтых спаборніцтваў. Па-  
чынаецца ўсё з навуковай канферэнцыі "Першы  
крок у навуку", якая ладзіцца штогоднапярэдадні  
святавання Дня нараджэння ліцэя.

У ліцэй наладжана вельмі эфектыўная сістэма  
ідэйна-выхаваўчай работы. Яна ўключае  
цікавыя мерапрыемствы, якія з'яўляюцца выні-  
кам дзейнасці вакальнай, танцавальнай, дра-  
матычнай студыі, спартыўных секцый, тэатра  
педагогаў.

За час існавання Ліцэя БДУ яго закончылі  
амаль 4 тыс. навучэнцаў, больш за 600 з іх – з  
залатымі і срэбранымі медалямі. Практычна  
ўсе выпускнікі адразу працягнулі вучобу ў ВУ  
Беларусі і за мяжой, каля 70% з іх – у БДУ. Узро-  
вень і якасць атрыманых ведаў і навыкаў дазва-  
ляе ім вытрымаць самыя вялікія конкурсы.

Сярод ліцэйстаў больш за 500 чалавек сталі  
стыпендыятамі Спецыяльнага фонду Прэзі-  
дэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай пад-  
трымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

У апошнія гады кантроль ведаў выпускнікоў  
праводзіцца ў форме цэнтралізаванага тэсці-  
равання. Вынікі ліцэйстаў прыкладна на 40–50  
балаў перавышаюць сярэдні бал па краіне.

Гэтыя вынікі з'яўляюцца плёнам мэтанакі-  
раванай і самаадданай працы педагагічнага ка-  
лектыву. Нашы настаўнікі, акрамя навучаль-  
най работы, актыўна прапагандуюць свой педа-  
гагічны досвед, яны агульвалі больш за 400  
артыкулаў у навукова-метадычных часопісах,  
а таксама выдалі шмат падручнікаў і вучэбна-  
метадычных дапаможнікаў.

Нашы намаганні атрымалі высокую ацэн-  
ку кіраўніцтва краіны. У 2004 г. Ліцэю БДУ была  
прысуджана прэмія ўрада Рэспублікі Беларусь  
за дасягненні ў галіне якасці, а ў 2007 г. званне  
лаўрэата было пацверджана.

## ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ



**Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук, дацэнт  
Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ**  
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21  
Тэл./факс 289-12-82  
e-mail: college@bsu.by; www.lawcollege.bsu.by



### РАЗВІЦЦЕ

Юрыдычны каледж БДУ быў адкрыты 1 ве-  
расня 2000 г., а ў 2003 г. загадам міністра  
адукацыі ён быў вызначаны ў якасці базавай сяр-  
эдняй спецыяльнай навучальнай установы па  
праблемах прававой адукацыі.

Высокі ўзровень падрыхтоўкі ў Юрыдычным  
каледжы пацвярджаецца тым, што ў цяперашні  
час больш за 90 % нашых былых навучэнцаў  
працягваюць адукацыю ў беларускіх ВУ, з іх  
40% – на дзённых аддзяленнях.

Дзякуючы якасному прафесарска-выклад-  
чыцкаму складу (24 чалавекі маюць навуковыя  
званні і ступені), за 9 гадоў дзейнасці каледж стаў  
адной з найбольш прэстыжных ССНУ краіны.

### Спецыяльнасці і спецыялізацыі

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па  
спецыяльнасці "Правазнаўства" з наступнымі  
спецыялізацыямі: "Дзяржаўна-прававая дзей-  
насць", "Судова-прававая дзейнасць", "Гаспа-  
дарча-прававая і кадравая работа". Выпуск-  
нікам надаецца кваліфікацыя "Юрыст".

### НАВУЧАЛЬНЫ ПРАЦЭС

Навучанне ў каледжы ажыццяўляецца па  
вучэбных планах і праграмах, якія даюць па-  
глыбленую гуманітарную і спецыяльную пад-  
рыхтоўку, а таксама адпаведныя практычныя  
навыкі.

Навучальны працэс забяспечваюць чатыры  
кафедры: дзяржаўна-прававых і крымінальна-  
прававых дысцыплін, агульнаправавых і гра-  
мадзянска-прававых дысцыплін, сацыяльна-  
гуманітарных дысцыплін, прыродазнаўчых  
дысцыплін. Дзейнічаюць тры аддзяленні: на ас-  
нове агульнай базавай адукацыі і агульнай сяр-  
эдняй адукацыі, завочнае аддзяленне.

У каледжы функцыянуюць тры камп'ютарныя  
класы, а таксама лабараторыя заканадаўства,  
бібліятэка і чытальная зала з вялікім выбарам  
найноўшай юрыдычнай літаратуры. Каледж  
цалкам падключаны да агульнаўніверсітэцкай  
інфармацыйнай сеткі, мае свабодны выхад у  
Інтэрнэт.

іншагадзённы навучэнцы аддзялення на ас-  
нове агульнай базавай адукацыі забяспечва-  
юцца інтэрнатам.

Асноўнымі базамі вучэбнай і перадыплом-  
най практык з'яўляюцца Міністэрства юстыцыі  
Беларусі, сістэма агульных судаў, Гаспадарчы  
суд Мінска, раённыя адміністрацыі Мінска і вы-  
канкамы раёнаў, суб'екты гаспадарання роз-  
ных формаў уласнасці.

Выпускнікі каледжы маюць права працяг-  
ваць навучанне па спецыяльнасці на юрыдыч-  
ным факультэце БДУ са скарачаным тэрмінам  
навучання (пачынаючы з III курса).

### ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ

Выпускнікі Юрыдычнага каледжы могуць  
працаваць:

- у юрыдычных (прававых), кадравых, рэфэ-  
рэнцкіх службах органаў выканаўчай ула-  
ды (міністэрстваў, ведамстваў і іншых органаў  
дзяржаўнага кіравання) і органаў мясцова-  
га кіравання і самакіравання (сацыяльнай аба-  
роны, ліцэнзавання і рэгістрацыі суб'ектаў га-  
спадарання, землеўпарадкавання, статыстыкі  
і інш.);

- юрыдычных (прававых), кадравых, рэфэ-  
рэнцкіх службах суб'ектаў гаспадарання розных  
формаў уласнасці, некамерцыйных юрыдычных  
асобаў (грамадскія арганізацыі, прафесійныя  
саюзы і г. д.);

- органах судовай улады (канцэлярыя, ста-  
тыстыка, архіў, выкананне судовых пастановаў,  
забеспячэнне судовай вытворчасці і г. д.);

- органах пракуратуры (канцэлярыя, статы-  
стыка, архіў і г. д.);

- установах юстыцыі (органы ЗАГС, ната-  
рыяту, адвакатуры, архівы юрыдычных кансуль-  
тацый).

### ПАЗАВУЧЭБНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Нашы выхаванцы прымаюць актыўны ўдзел  
у спартыўным і культурным жыцці каледжы і ўні-  
версітэта (гуртках, студыях, клубах і г. д.). Добрай  
традыцыяй стала правядзенне "Пасвячэння ў на-  
вучэнцы каледжы", "Беларускага тыдня", кон-  
курсу "Лэдзі каледж", "Найлепшая група Юры-  
дычнага каледжы", турніраў "Што? Дзе? Калі?",  
конкурсу аратарскага майстэрства "Залатавуст",  
"Дзён каледжы" і многіх іншых мерапрыемстваў.

Наш каледж – навучальная ўстанова для  
здольных і энергічных юнакоў і дзяўчат. Ён рых-  
туе кваліфікаваных юрыстаў, якія спалучаюць  
глыбокія тэарэтычныя веды з уменнем іх прак-  
тычнага ўвасаблення. Гэта дазваляе ім знайсці  
перспектыўную, цікавую, высокаплатную пра-  
цу, якая будзе для іх справай усяго жыцця.

### ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРЫЁМЕ У ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ У 2010 г.

Прыём ажыццяўляецца на дзённую і завоч-  
ную формы навучання.

### ДЗЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ (на бюджэтнай і платнай аснове)

Спецыяльнасць на аснове агульнай базавай  
адукацыі (9 кл.): "Правазнаўства". Тэрмін наву-  
чання – 3 гады 10 месяцаў. Уступныя іспыты:  
беларуская (руская) мова – дыктоўка, матэма-  
тыка – пісьмовая работа.

Падрыхтоўчыя курсы. Для тых, хто пасту-  
пае на аснове агульнай базавай адукацыі: га-  
давыя – кастрычнік-май, кароткатэрміновыя –  
чэрвень-ліпень, а таксама на працягу года па  
меры набору груп. Тэл. 289-12-82.

Спецыяльнасць на аснове агульнай сярэ-  
дняй адукацыі (11 кл.): "Правазнаўства". Тэрмін  
навучання – 2 гады 10 месяцаў. Уступныя  
іспыты: беларуская (руская) мова – ЦТ, матэма-  
тыка – ЦТ.

Інтэрнат падчас уступных іспытаў даецца ўсім  
абітурыентам, падчас навучання – толькі наву-  
чэнцам на аснове агульнай базавай адукацыі.

### ЗАВОЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ (на бюджэтнай і платнай аснове)

Спецыяльнасць на аснове агульнай сярэ-  
дняй адукацыі (11 кл.): "Правазнаўства" (спе-  
цыялізацыі: "Дзяржаўна-прававая дзейнасць",  
"Судова-прававая дзейнасць", "Гаспадарча-  
прававая і кадравая работа"). Тэрмін навучання –  
3 гады 10 месяцаў. Уступныя іспыты: беларуская  
(руская) мова – ЦТ, матэматыка – ЦТ.

На завочную бюджэтную форму могуць па-  
ступаць асобы, якія маюць агульную сярэдняю  
адукацыю і працуюць па спецыяльнасці, а так-  
сама дзеці-інваліды, інваліды I, II групы.

Паколькі каледж з'яўляецца структурным  
падраздзяленнем Беларускага дзяржаўнага  
універсітэта, то ўступныя выпрабаванні право-  
дзяцця прыёмнай камісіяй БДУ. Парадак пры-  
ёму ў каледж рэгулюецца Правіламі прыёму ў  
сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе,  
зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі  
Беларусь ад 07.02.2006 № 80 (з апошнімі  
зменамі, зацверджанымі Указам Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь ад 02.06.2009 № 275).